

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 29 марта 2010 г. N 10/125

**ПРИКАЗ БЕЛОРУССКОГО БЮРО ПО ТРАНСПОРТНОМУ СТРАХОВАНИЮ
24 февраля 2010 г. N 5-од**

**ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФОРМ БЛАНКОВ СТРАХОВОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА, СТРАХОВОГО ПОЛИСА,
СТРАХОВОГО СЕРТИФИКАТА, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ**

(в ред. приказов Белбюро по транспортному страхованию
от 30.01.2012 N 4-од, от 24.07.2013 N 12-од, от 30.05.2014 N 10-од,
от 24.11.2015 N 26-од, от 28.02.2018 N 9-од, от 30.04.2018 N 18-од,
от 11.07.2019 N 24-од, от 09.09.2020 N 20-од, от 16.06.2021 N 22-од,
от 01.09.2022 N 33-од, от 07.12.2023 N 39-од, от 31.03.2025 N 12-од)

На основании части девятой пункта 59 Положения об обязательном страховании, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 18 марта 2025 г. N 108, и абзаца двенадцатого пункта 11 Устава Белорусского бюро по транспортному страхованию, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 1 декабря 1999 г. N 701, ПРИКАЗЫВАЮ:

(пreamble в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию от 31.03.2025 N 12-од)

1. Установить формы бланков документов, удостоверяющих заключение договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств:

страхового свидетельства, удостоверяющего заключение договора внутреннего страхования, на русском и белорусском языках согласно приложению 1;

страхового свидетельства, удостоверяющего заключение договора внутреннего страхования, на русском языке согласно приложению 2;

страхового свидетельства, удостоверяющего заключение договора комплексного внутреннего страхования, на русском и белорусском языках согласно приложению 3;

страхового свидетельства, удостоверяющего заключение договора комплексного внутреннего страхования, на русском языке согласно приложению 4;

страхового полиса, удостоверяющего заключение договора пограничного страхования, согласно приложению 5;

страхового сертификата, удостоверяющего заключение договора страхования "Зеленая карта", согласно приложению 6;

страхового сертификата, удостоверяющего заключение договора международного страхования, согласно приложению 7.

(абзац введен приказом Белбюро по транспортному страхованию от 07.12.2023 N 39-од)
(п. 1 в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию от 01.09.2022 N 33-од)

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2010 г.

Заместитель генерального директора

П.Г.Сусеков

Приложение 1
к приказу
Белорусского бюро
по транспортному страхованию
24.02.2010 N 5-од
(в редакции приказа
Белорусского бюро
по транспортному страхованию
31.03.2025 N 12-од)

(в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию от 31.03.2025 N 12-од)

Наименование страховой организации,
место нахождения, УНП _____ /

Серия

_____ N _____

Назва страхавой арганізацыі,
месца знаходжання, УНП _____

Серыя

(наименование, место нахождения и телефон подразделения /
назва, месца знаходжання і тэлефон падраздзялення)

**Обязательное страхование гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств на территории
Республики Беларусь /
СТРАХОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
о заключении договора внутреннего
страхования /**
в соответствии с Положением об
обязательном страховании, утвержденным
Указом Президента Республики Беларусь
от 18 марта 2025 г. N 108 /

**Абавязковае страхаванне грамадзянскай
адказнасці ўладальнікаў транспартных
сродкаў на тэрыторыі Рэспублікі
Беларусь**
СТРАХАВОЕ ПАСВЕДЧАННЕ
аб заключэнні дагавора ўнутранага
страхавання
ў адпаведнасці з Палажэннем аб
абавязковым страхаванні, зацверджаным
Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад
18 сакавіка 2025 г. N 108

1. Транспортное средство / Транспортны сродак

Тип / Марка / Регистрационный знак /
Тып Марка Рэгістрацыйны знак

Номер кузова (шасси) /
Нумар кузава (шасі)

Техническая
характеристика
Тэхнічна
характарыстыка

Рабочий объем двигателя / Рабочы аб'ём рухавіка	Разрешенная масса / Дазволеная маса	Число посадочных мест / Колькасць пасадачных месцаў	Мощность / Магутнасць
--	--	--	--------------------------

2. Собственник транспортного средства согласно свидетельству о регистрации
(техническому паспорту) транспортного средства /
Уласнік транспартнага сродку згодна з пасведчаннем аб рэгістрацыі
(тэхнічным пашпартам) транспартнага сродку

(фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии) и место жительства
(пребывания) собственника - физического лица или наименование и место

находжения собственника – юридического лица (индивидуального предпринимателя) /

(прозвіща, уласна ім'я, ім'я па бацьку (пры яго наяўнасці) і месца жыхарства (прабывання) уласніка – фізічнай асобы або назва і месца знаходжання ўласніка – юрыдичнай асобы (індывідуальнага прадпрымальніка)

3. Срок страхования / Тэрмін страхавання

<input type="checkbox"/> с з	/	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	по па	/	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	число / число	месяц / месяц	год / год
---------------------------------	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------	---	----------------------	----------------------	----------------------	------------------	------------------	--------------

число /
число

месяц /
месяц

год /
год

время /
час

число /
число

месяц /
месяц

год /
год

**В случае неуплаты второй части
страхового взноса договор страхования
прекращается с /**

**У выпадку нявыплаты другой часткі
страхавога ўзносу дагавор страхавання
спыняеца з**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

4. Установленный страховой взнос / Устаноўлены страхавы ўзнос

базовых величин / базавых велічынь

K1 K2 K3 Скидка /
Зніжка

Итого (скидка или надбавка) / Размер базовой величины /
Разам (зніжка або надбаўка) Памер базавай велічыні

**Подлежит уплате страховой взнос /
Належыць аплаце страхавы ўзнос**

**Страховой взнос получен в сумме /
Страхавы ўзнос атрыманы ў суме** без НДС /
без ПДВ

Наличными денежными средствами /
Наяўнымі грашовымі сродкамі

В безналичной форме: /
У безнаяўнай форме:

посредством представления расчетных документов /
праз прадстаўленне разліковых дакументаў

посредством использования платежных инструментов /
праз выкарыстанне аплатных інструментаў

за счет электронных денег /
за кошт электронных грошай

Расчетный документ от _____ г. N _____ /
Разліковы дакумент ад _____ г. N _____

Вторая часть страхового взноса
Другая частка страхавога ўзносу

базовых величин /
базавых велічынь

должна быть уплачена не позднее /
павінна быць аплачана не пазней

**5. Лимит ответственности за вред,
причиненный в результате ДТП /**

1. Жизни или здоровью потерпевшего - 1150 базовых величин, из них не более 460 базовых величин на возмещение расходов, связанных с погребением потерпевшего, лицам, понесшим эти расходы.

2. Имуществу потерпевших - 1150 базовых величин. /

**Ліміт адказнасці за шкоду, прычыненую ў
выніку ДТЗ**

- Жыццю або здароўю пацярпелага - 1150 базавых велічынь, з іх не больш за 460 базавых велічынь на пакрыццё расходаў, звязаных з пахаваннем пацярпелага, асобам, якія панеслі гэтыя расходы.
- Маёmacці пацярпелых - 1150 базавых велічынь.

6. Страхователь / Страхавальник

(фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии) и адрес места жительства (пребывания) страхователя - физического лица (индивидуального предпринимателя) или наименование и адрес места нахождения страхователя - юридического лица) /

(прозвища, уласнае імя, імя па бацьку (при яго наяўнасці) і адрес месца жыхарства (пребывания) страховальника - фізічнай асобы (індывідуальнага прадпрымальніка) або назва і адрес месца знаходжання страховальника - юрыдычнай асобы)

Иное условие _____

Іншая ўмова _____

С условиями страхования ознакомлен,
бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии и памятку получил /
З умовамі страхавання азнаёмлены,
бланк паведамлення аб дарожна-транспартным здарэнні і памятку атрымаў

(подпись страхователя) / (подпіс страховальника)

(фамилия, подпись уполномоченного лица страховой организации) /
(прозвища, подпись упайнаважанай асобы страховой арганізацыі)

____ г.
(дата) / (дата)

**Поддержка
при оформлении
извещения о ДТП**



**Падтрымка
пры афармленні
паведамлення аб ДТЗ**

Извлечения из Положения об обязательном
страховании, утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от 18 марта
2025 г. N 108

Вытрымкі з Палажэння аб абязяzkовым
страхаванні, зацверджанага Указам Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь ад 18 сакавіка 2025 г. N
108

81. Договор страхования прекращается в
случаях:
истечения срока страхования;
отчуждения транспортного средства (за
исключением случаев переоформления
договора страхования на иное транспортное

81. Дагавор страхавання спыняецца ў
выпадках:
заканчэння тэрміну страхавання;
адчужэння транспартнага сродку (за
выключэннем выпадкаў пераафармлення
дагавора страхавання на іншы транспартны

<p>средство, приобретенное или полученное взамен отчужденного, при реорганизации юридического лица, а также случаев выкупа транспортного средства, являющегося предметом договора аренды или финансовой аренды (лизинга);</p>	<p>сродак, набыты або атрыманы ў замен адчужанага, пры рэарганізацыі юрыдычнай асобы, а таксама выпадкай выкупу транспартнага сродку, які з'яўляецца прадметам дагавора арэнды або фінансавай арэнды (лізінгу);</p>
<p>неуплаты страхователем второй части страхового взноса в течение 6 месяцев со дня вступления в силу договора страхования.</p>	<p>нявыплаты страховальнікам другой часткі страхавога ўзносу на працягу 6 месяцаў з дня ўступлення ў сілу дагавора страхавання.</p>
<p>82. Договор страхования может быть прекращен досрочно:</p>	<p>82. Дагавор страхавання можа быць спынены датэрмінова:</p>
<p>при невозможности использования транспортного средства по обстоятельствам, не зависящим от воли страхователя (при гибели (уничтожении) транспортного средства, не связанной со страховым случаем по данному виду страхования, выходе из обладания владельца в результате противоправных действий других лиц);</p>	<p>при немагчымасці выкарыстання транспартнага сродку па обстояльствам, якія не залежаць ад волі страховальніка (пры гібелі (зniшчэнні) транспартнага сродку, не звязанай са страхавым выпадкам па дадзеным відзе страхавання, выхадзе з уладання ўладальніка ў выніку супрацьпрайных дзеянняў іншых асоб);</p>
<p>при ликвидации страхователя - юридического лица;</p>	<p>пры ліквідацыі страховальніка - юрыдычнай асобы;</p>
<p>при списании транспортного средства в бухгалтерском учете юридического лица;</p>	<p>пры спісанні транспартнага сродку ў бухгалтарскім уліку юрыдычнай асобы;</p>
<p>при досрочном прекращении договоров безвозмездного пользования, финансовой аренды (лизинга) или аренды транспортных средств, если страхователем является ссудополучатель (лизингополучатель, арендатор);</p>	<p>пры датэрміновым спыненні дагавораў бязвыплатнага карыстання, фінансавай арэнды (лізінгу) або арэнды транспартных сродкаў, калі страховальнікам з'яўляецца пазыкаатрымальнік (лізінгаатрымальнік, арандатар);</p>
<p>при приостановке эксплуатации транспортного средства юридического лица по его инициативе на неопределенный срок (нахождение в длительном ремонте, временное отсутствие необходимости в эксплуатации, постановка на консервацию и иное);</p>	<p>пры прыпыненні эксплуатацыі транспартнага сродку юрыдычнай асобы па яе ініцыятыве на навызначаны тэрмін (знаходжанне ў працяглым рамонце, часовая адсутнасць неабходнасці ў эксплуатацыі, пастаноўка на кансервацыю і іншае);</p>
<p>в других объективных случаях.</p>	<p>у іншых аб'ектыўных выпадках.</p>
<p>Основанием для досрочного прекращения договора страхования является письменное заявление страхователя о досрочном прекращении договора страхования с указанием причины прекращения его действия и приложением страхового свидетельства (страхового полиса, страхового сертификата), а также копии документа, подтверждающего возможность прекращения договора страхования.</p>	<p>Падставай для датэрміновага спынення дагавора страхавання з'яўляецца пісьмовая заява страховальніка аб датэрміновым спыненні дагавора страхавання з указаннем прычыны спынення яго дзеяння і дадаткам страховога пасведчання (страхавога поліса, страховога сертыфіката), а таксама копіі документа, які пацвярджае магчымасць спынення дагавора страхавання.</p>
<p>При досрочном прекращении договора страхования, прекращении договора страхования в случае отчуждения транспортного средства страховщик возвращает страхователю (в случае смерти страхователя его наследникам на основании свидетельства о праве на наследство в отношении части страхового взноса) часть страхового взноса за полные месяцы со дня, следующего за днем подачи страхователем заявления о досрочном прекращении договора страхования, до окончания срока страхования с удержанием пропорционально этой части средств, отчисленных в фонд</p>	<p>Пры датэрміновым спыненні дагавора страхавання, пры спыненні дагавора страхавання ў выпадку адчужэння транспартнага сродку страхоўшчык вяртае страховальніку (у выпадку смерці страховальніка яго спадчыннікам на падставе пасведчання аб праве на спадчыну ў адносінах часткі страховога ўзносу) частку страховога ўзносу за поўныя месяцы з дня, наступнага за днём падачы страховальнікам заявы аб датэрміновым спыненні дагавора страхавання, да заканчэння тэрміну страхавання з утрыманнем працарцыяналъна гэтай частцы сродкаў, адлічаных у фонд папераджальных (прэвентыўных) мерапрыемстваў, гарантыйныя фонды Беларускага бюро, і выплачанай камісійнай узнагароды ў памеры не больш за</p>

<p>предупредительных (превентивных) мероприятий, гарантыйные фонды Белорусского бюро, и выплаченного комиссионного вознаграждения в размере не более установленного Министерством финансов.</p>	<p>устаноўлены Міністэрствам фінансаў.</p> <p>Не падлягае вяртанню частка страхавога ўзносу пры датэрміновым спыненні дагавора страхавання, калі па гэтым дагаворы праводзілася выплата страхавой кампенсацыі.</p>
<p>Не подлежит возврату часть страхового взноса при досрочном прекращении договора страхования, если по этому договору производилась выплата страхового возмещения.</p>	<p>Калі па дадзеным дагаворы страхавання пададзена заява аб выплаце страхавой кампенсацыі, вяртанне часткі страхавога ўзносу страхавальніку праводзіцца ў выпадку прынядзя страхоўшчыкам рашэння аб адмове ў выплаце страхавой кампенсацыі. Пры гэтым разлік часткі страхавога ўзносу, якая належыць вяртанню, праводзіцца ў парадку, устаноўленым у частцы трэцяй гэтага пункта.</p>
<p>Если по данному договору страхования подано заявление о выплате страхового возмещения, возврат части страхового взноса страхователю производится в случае принятия страховщиком решения об отказе в выплате страхового возмещения. При этом расчет подлежащей возврату части страхового взноса производится в порядке, установленном в части третьей настоящего пункта.</p>	<p>83. У выпадку скасавання дагавора страхавання да яго ўступлення ў сілу страхавальніку вяртаецца выплачаны страхавы ўзнос поўнасцю.</p>
<p>83. В случае расторжения договора страхования до вступления его в силу страхователю возвращается уплаченный страховой взнос полностью.</p>	<p>109. У выпадку дарожна-транспартнага здарэння асобы, якія удзельнічалі ў ім, абавязаны:</p>
<p>сообщить друг другу и потерпевшим свою фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется), адрес;</p>	<p>паведаміць адзін аднаму і пацярпелым сваё прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое маецца), адрес;</p>
<p>сообщить друг другу и потерпевшим наименование страховщика и предъявить страховое свидетельство (страховой полис, страховой сертификат, действительный на территории Республики Беларусь) либо сообщить информацию о договоре внутреннего страхования, договоре союзного страхования, договоре комплексного внутреннего страхования, договоре пограничного страхования, содержащуюся в АИС "Бюро" (в случае заключения такого договора в электронном виде);</p>	<p>паведаміць адзін аднаму і пацярпелым найменне страхоўшчыка і прад'явіць страхавое пасведчанне (страхавы поліс, страхавы сертыфікат, сапраўдны на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь) або паведаміць інфармацыю аб дагаворы ўнутранага страхавання, дагаворы саюзнага страхавання, дагаворы комплекснага ўнутранага страхавання, дагаворы пагранічнага страхавання, якая змяшчаецца ў АІС "Бюро" (у выпадку заключэння такога дагавора ў электронным выглядзе);</p>
<p>при наличии у участников дорожно-транспортного происшествия договора страхования системы Союзного государства или международного договора страхования, заключенного в электронном виде, проверить действительность таких договоров посредством АИС "Бюро" через официальный сайт Белорусского бюро в глобальной компьютерной сети Интернет и сообщить друг другу и потерпевшим информацию о них;</p>	<p>прынаядзіць наяўнасці ва ўдзельнікаў дарожна-транспартнага здарэння дагавора страхавання сістэмы Саюзнай дзяржавы або міжнароднага дагавора страхавання, заключанага ў электронным выглядзе, праверыць сапраўднасць такіх дагавораў пры дапамозе АІС "Бюро" праз афіцыйны сайт Беларускага бюро ў глабальнай камп'ютарнай сетцы Інтэрнэт і паведаміць адзін аднаму і пацярпелым інфармацыю пра іх;</p>
<p>принять необходимые меры по снижению тяжести последствий дорожно-транспортного происшествия.</p>	<p>прынаядзіць наяўнасці цяжкасці наступстваў дарожна-транспартнага здарэння.</p>
<p>110. Участники дорожно-транспортного происшествия сообщают о нем в Государственную автомобильную инспекцию Министерства внутренних дел, если иное не</p>	<p>110. Удзельнікі дарожна-транспартнага здарэння паведамляюць аб ім у Дзяржаўную аўтамабільную інспекцыю Міністэрства ўнутраных спраў, калі іншае не прадугледжана заканадаўчымі актамі і пунктам 111 гэтага Палажэння, і дзейнічаюць у адпаведнасці з патрабаваннямі Правілаў дарожнага руху, зацверджаных Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 28 лістапада 2005 г. N 551.</p> <p>111. Уладальнік транспартнага сродку (вадзіцель) у выпадку дарожна-транспартнага здарэння мае права не паведамляць аб ім у</p>

<p>предусмотрено законодательными актами и пунктом 111 настоящего Положения, и действуют в соответствии с требованиями Правил дорожного движения, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. N 551.</p> <p>111. Владелец транспортного средства (водитель) в случае дорожно-транспортного происшествия вправе не сообщать о нем в Государственную автомобильную инспекцию Министерства внутренних дел при наличии одновременно следующих обстоятельств:</p> <p>в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только транспортным средствам, участвовавшим в дорожно-транспортном происшествии;</p> <p>дорожно-транспортное происшествие произошло в результате столкновения 2 транспортных средств (включая автопоезда), в том числе в случае остановки, вынужденной остановки, стоянки одного из них;</p> <p>лица, управлявшие транспортными средствами, имеют право на управление транспортным средством соответствующей категории, за исключением владельца транспортного средства в случае стоянки транспортного средства;</p> <p>в отношении транспортных средств имеются действующие договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;</p> <p>обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением транспортных средств в результате дорожно-транспортного происшествия, характер и перечень видимых повреждений не вызывают разногласий у владельцев (водителей) транспортных средств, участвовавших в дорожно-транспортном происшествии, и зафиксированы в извещении о дорожно-транспортном происшествии, которое заполнено владельцами (водителями) этих транспортных средств, в соответствии с настоящим Положением;</p> <p>владельцы (водители) транспортных средств, участвовавших в дорожно-транспортном происшествии, не предъявляют претензий к состоянию друг друга, в том числе не находятся в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ;</p> <p>в результате дорожно-транспортного происшествия не причинен вред жизни, здоровью и (или) иному, чем транспортные средства, участвовавшие в дорожно-транспортном происшествии, транспортному средству (имуществу);</p> <p>вред, причиненный каждому</p>	<p>Дзяржайную аўтамабільную інспекцыю Міністэрства ўнутраных спраў пры наяднасці адначасова наступных абставін:</p> <p>у выніку дарожна-транспартнага здарэння шкода нанесена толькі транспартным сродкам, якія ўдзельнічалі ў дарожна-транспартным здарэнні;</p> <p>дарожна-транспартнае здарэнне адбылося ў выніку сутыкнення 2 транспартных сродкаў (уключаючы аўтацягнікі), у tym ліку ў выпадку спынення, вымушанага спынення, стаянкі аднаго з іх;</p> <p>асобы, якія кіравалі транспартнымі сродкамі, маюць права на кіраванне транспартнымі сродкамі адпаведнай катэгорыі, за выключэннем уладальніка транспартнага сродку ў выпадку стаянкі транспартнага сродку;</p> <p>у дачыненні да транспартных сродкаў ёсць дзеючыя дагаворы абавязковага страхавання грамадзянскай адказнасці ўладальніка транспартных сродкаў;</p> <p>абставіны прычынення шкоды ў сувязі з пашкоджаннем транспартных сродкаў у выніку дарожна-транспартнага здарэння, характар і пералік бачных пашкоджанняў не выклікаюць рознагалоссю ва ўладальнікаў (вадзіцеляў) транспартных сродкаў, якія ўдзельнічалі ў дарожна-транспартным здарэнні, і зафіксаваны адпаведнасці з гэтым Палажэннем;</p> <p>уладальнікі (вадзіцеляі) транспартных сродкаў, якія ўдзельнічалі ў дарожна-транспартным здарэнні, не прад'яўляюць прэтэнзій да стану адзін аднаго, у tym ліку не знаходзяцца ў стане алкагольнага ап'янення або ў стане, выкліканым спажываннем наркатычных сродкаў, психатропных рэчываў, іх аналагу, таксічных або іншых адурманяваючых рэчываў;</p> <p>у выніку дарожна-транспартнага здарэння не прычынена шкода жыццю, здарою і (або) іншому, чым транспартныя сродкі, якія ўдзельнічалі ў дарожна-транспартным здарэнні, транспартнаму сродку (маёmacі);</p> <p>шкода, прычыненая кожнаму транспартнаму сродку, які ўдзельнічаў у дарожна-транспартным здарэнні, ацэньваецца ўладальнікамі гэтых транспартных сродкаў (вадзіцелямі) у памеры да 150 базавых велічынь.</p> <p>Вадзіцелі транспартных сродкаў, якія ўдзельнічалі ў дарожна-транспартным здарэнні, у выпадку, указаным у частцы першай гэтага пункта:</p> <p>запаўняюць бланк паведамлення аб дарожна-транспартным здарэнні, выдадзены страхоўшчыкам, або паведамленне аб дарожна-транспартным здарэнні ў электронным</p>
---	--

<p>транспортному средству, участвовавшему в дорожно-транспортном происшествии, оценивается владельцами данных транспортных средств (водителями) в размере до 150 базовых величин.</p>	<p>выглядзе; паведамляюць уладальнікам транспартных сродкаў аб гэтым дарожна-транспартным здарэнні і аб запаўненні імі паведамлення.</p>
<p>Водители транспортных средств, участвовавших в дорожно-транспортном происшествии, в случае, указанном в части первой настоящего пункта:</p>	<p>Форма бланка паведамлення аб дарожна-транспартным здарэнні і парадак яго запаўнення, а таксама парадак запаўнення паведамлення аб дарожна-транспартным здарэнні ў электронным выглядзе зацвярджаюцца Беларускім бюро па ўзгадненні з Міністэрствам фінансаў і Міністэрствам унутраных спраў.</p>
<p>заполняют бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии, выданный страховщиком, либо извещение о дорожно-транспортном происшествии в электронном виде;</p> <p>сообщают владельцам транспортных средств об этом дорожно-транспортном происшествии и о заполнении ими извещения.</p>	<p>Страхоўшчык (Беларускае бюро) мае права прызначыць правядзенне незалежнай экспертызы транспартных сродкаў, якія маюць дачыненне да дарожна-транспартнага здарэння, у выпадку выяўлення супярэчнасцей, якія датычацца:</p>
<p>Форма бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии и порядок его заполнения, а также порядок заполнения извещения о дорожно-транспортном происшествии в электронном виде утверждаются Белорусским бюро по согласованию с Министерством финансов и Министерством внутренних дел.</p>	<p>характару і пераліку бачных пашкоджанняў транспартных сродкаў;</p>
<p>Страховщик (Белорусское бюро) имеет право назначить проведение независимой экспертизы причастных к дорожно-транспортному происшествию транспортных средств в случае обнаружения противоречий, касающихся:</p>	<p>абставін прычынення шкоды ў сувязі з</p>
<p>характера и перечня видимых повреждений транспортных средств;</p> <p>обстоятельств причинения вреда в связи с повреждением транспортного средства в результате дорожно-транспортного происшествия, зафиксированных в извещении о дорожно-транспортном происшествии.</p>	<p>пашкоджаннем транспартнага сродку ў выніку дарожна-транспартнага здарэння, зафіксаваных у паведамленні аб дарожна-транспартным здарэнні.</p>
<p>В случае заполнения владельцами (водителями) транспортных средств, участвовавших в дорожно-транспортном происшествии, извещения о дорожно-транспортном происшествии размер страховой выплаты в счет возмещения вреда, причиненного транспортному средству, не может превышать 150 базовых величин каждому.</p>	<p>У выпадку запаўнення ўладальнікамі (вадзіцелямі) транспартных сродкаў, якія ўдзельнічалі ў дарожна-транспартным здарэнні, паведамлення аб дарожна-транспартным здарэнні памер страхавой выплаты ў лік кампенсацыі шкоды, прычыненай транспартнаму сродку, не можа перавышаць 150 базовых величынь кожнаму.</p>
<p>Потерпевший, владелец транспортного средства, заключивший договор комплексного внутреннего страхования, получившие страховую выплату на основании частей первой и пятой настоящего пункта, не вправе предъявлять страховщику (Белорусскому бюро) дополнительные требования о возмещении вреда, причиненного их транспортным средствам в результате такого дорожно-транспортного происшествия.</p>	<p>Пацярпелы, уладальнік транспартнага сродку, які заключыў дагавор комплекснага ўнутранага страхавання, якія атрымалі страхавую выплату на падставе частак першай і пятай гэтага пункта, не маюць права прад'яўляць страхоўшчыку (Беларускому бюро) дадатковыя патрабаванні аб кампенсацыі шкоды, прычыненай іх транспартным сродкам у выніку такога дарожна-транспартнага здарэння.</p>
<p>115. Лицо, претендующее на получение страхового возмещения, обязано письменно заявить о дорожно-транспортном происшествии</p>	<p>115. Асoba, якая прэтэндуе на атрыманне страхавой кампенсацыі, абавязана пісьмова заявіць аб дарожна-транспартным здарэнні аднаму са страхоўшчыкоў, указаных у пункце 97 гэтага Палажэння, або ў Беларускае бюро ў выпадках, прадугледжаных у Статуте Беларускага бюро.</p>
<p>Да заявы, якая змяшчае ў тым ліку абставіны дарожна-транспартнага здарэння, павінен прыкладацца адзін з наступных дакументаў:</p> <p>даведка, выдадзеная ў адпаведнасці з гэтым Палажэннем Дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыяй Міністэрства ўнутраных спраў на месцы дарожна-транспартнага здарэння, за выключэннем выпадкаў, указанных у пунктах 113 і 114 гэтага Палажэння;</p>	

<p>одному из страховщиков, указанных в пункте 97 настоящего Положения, или в Белорусское бюро в случаях, предусмотренных в Уставе Белорусского бюро.</p>	<p>паведамленне аб дарожна-транспартным здарэнні пры ўмове яго запаўнення на бланку ўладальнікамі (вадзіцелямі) транспартных сродкаў, якія ўдзельнічалі ў дарожна-транспартным здарэнні.</p>
<p>К заявлению, содержащему в том числе обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, должен прилагаться один из следующих документов:</p>	<p>Пры неабходнасці тлумачэння абставін дарожна-транспартнага здарэння могуць быць запатрабаваны страхоўшчыкам (Беларускім бюро) і ад іншых удзельнікаў гэтага здарэння.</p>
<p>справка, выданная в соответствии с настоящим Положением Государственной автомобильной инспекцией Министерства внутренних дел на месте дорожно-транспортного происшествия, за исключением случаев, указанных в пунктах 113 и 114 настоящего Положения;</p>	<p>116. Страхоўшчык (у выпадках, прадугледжаных у Статуте Беларускага бюро, - Беларускае бюро) абавязаны накіраваць ацэншчыка для агляду пашкоджанай маёmacці на працыгу 4 працоўных дзён, якія ідуць следам за днём атрымання заявы аб дарожна-транспартным здарэнні.</p>
<p>извещение о дорожно-транспортном происшествии при условии его заполнения на бланке владельцами (водителями) транспортных средств, участвовавших в дорожно-транспортном происшествии.</p>	<p>Калі агляд пашкоджанай маёmacці не праведзены па віні страхоўшчыка (Беларускага бюро) у прызначаны ў частцы першай гэтага пункта тэрмін, асоба, якая прэтэндуе на атрыманне страхавой кампенсацыі, мае права самастойна выбраць ацэншчыка.</p>
<p>При необходимости объяснения обстоятельств дорожно-транспортного происшествия могут быть истребованы страховщиком (Белорусским бюро) и от других участников этого происшествия.</p>	<p>117. Асоба, якая прэтэндуе на атрыманне страхавой кампенсацыі, абавязана захаваць транспартны сродак і іншую маёmacць, якая загінула (была знішчана) або пашкоджаную маёmacць у пасляаварыйным стане да агляду іх ацэншчыкам.</p>
<p>116. Страховщик (в случаях, предусмотренных в Уставе Белорусского бюро, - Белорусское бюро) обязан направить оценщику для осмотра поврежденного имущества в течение 4 рабочих дней, следующих за днем получения заявления о дорожно-транспортном происшествии.</p>	<p>118. У выключных выпадках па патрабаванні страхоўшчыка (Беларускага бюро) удзельнікі дарожна-транспартнага здарэння на працыгу 5 працоўных дзён, якія ідуць следам за днём прад'ялэння такога патрабавання, абавязаны прад'явіць свае транспартныя сродкі па месцы іх знаходжання ацэншчыку для агляду.</p>
<p>Если осмотр поврежденного имущества не проведен по вине страховщика (Белорусского бюро) в указанный в части первой настоящего пункта срок, лицо, претендующее на получение страхового возмещения, имеет право самостоятельно выбрать оценщика.</p>	<p>123. Страхавальнік абавязаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> выплатіць страхавы ўзнос у поўным памеры і ва ўстаноўлены тэрмін;
<p>117. Лицо, претендующее на получение страхового возмещения, обязано сохранить транспортное средство и иное погибшее (уничтоженное) или поврежденное имущество послеаварийном состоянии до осмотра их оценщиком.</p>	<p>зрабіць даплату страхавога ўзносу і выплату штрафу ў выпадку, калі ўказаў у заяве заведама ілжывыя звесткі або не паведаміў у перыяд дзеяння дагавора ўнутранага страхавання (дагавора комплекснага ўнутранага страхавання, дагавора саюзнага страхавання), што прывяло да недаплаты страхавога ўзносу;</p>
<p>118. В исключительных случаях по требованию страховщика (Белорусского бюро) участники дорожно-транспортного происшествия в течение 5 рабочих дней, следующих за днем предъявления такого требования, обязаны предъявить свои транспортные средства по месту их нахождения оценщику для осмотра.</p>	<p>пры заключэнні дагавора страхавання прадаставіць страхоўшчыку дакладную інфармацыю, якая мае істотнае значэнне для ацэнкі страхавой рызыкі;</p>
<p>123. Страхователь обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> уплатить страховой взнос в полном размере и в установленный срок; 	<p>паведаміць страхоўшчыку аб павелічэнні страхавой рызыкі ў перыяд дзеяння дагавора страхавання або да яго ўступлення ў сілу і зрабіць даплату страхавога ўзносу;</p>
<p>произвести доплату страхового взноса и уплату штрафа в случае, если указал в заявлении заведомо ложные сведения либо не сообщил страховщику об увеличении</p>	<p>на працыгу 5 працоўных дзён, якія ідуць следам за днём паведамлення яму або наступленні страхавога выпадку, паведаміць аб ім страхоўшчыка, а таксама прадаставіць</p>

<p>страхового риска в период действия договора внутреннего страхования (договора комплексного внутреннего страхования, договора союзного страхования), что повлекло недоплату страхового взноса;</p>	<p>страхоўшчыку па яго патрабаванні транспартны сродак для агляду;</p>
<p>при заключении договора страхования предоставить страховщику достоверную информацию, имеющую существенное значение для оценки страхового риска;</p>	<p>на працягу 1 працоўнага дня ў пісьмовой форме паведаміць страхоўшчыку аб змяненнях прозвішча, імя, імя па бацьку (калі такое маецца) або наймення страхавальніка, уласніка транспартнага сродку і (або) рэгістрацыйнага знака транспортнага сродку, указанных у дагаворы страхавання;</p>
<p>сообщить страховщику об увеличении страхового риска в период действия договора страхования или до его вступления в силу и произвести доплату страхового взноса;</p>	<p>ва ўстаноўленым парадку і ў прадугледжаны заканадаўствам тэрмін паведаміць або дарожна-транспартным здарэнні ў Дзяржаўную аўтамабільную інспекцыю Міністэрства ўнутраных спраў, за выключэннем выпадкаў, указанных у частцы першай пункта 111 гэтага Палажэння;</p>
<p>в течение 5 рабочих дней, следующих за днем сообщения ему о наступлении страхового случая, известить о нем страховщика, а также предоставить страховщику по его требованию транспортное средство для осмотра;</p>	<p>прыняць неабходныя меры па прадухліенні наступлення страхавога выпадку або змяншэнні шкоды пры яго наступленні;</p>
<p>в течение 1 рабочего дня в письменной форме сообщить страховщику об изменениях фамилии, имени, отчества (если таковое имеется) или наименования страхователя, собственника транспортного средства и (или) регистрационного знака транспортного средства, указанных в договоре страхования;</p>	<p>прадаставіць супрацоўнікам Дзяржаўной аўтамабільнай інспекцыі Міністэрства ўнутраных спраў, пацярпеламу або яго сваякам неабходную інфармацыю аб страхоўшчыку, з якім заключаны дагавор страхавання.</p>
<p>в установленном порядке и в предусмотренный законодательством срок сообщить о дорожно-транспортном происшествии в Государственную автомобильную инспекцию Министерства внутренних дел, за исключением случаев, указанных в части первой пункта 111 настоящего Положения;</p>	<p>125. Страхавальнік мае права: выбіраць страхоўшчыка; пры наступленні страхавога выпадку атрымліваць ва ўстаноўлены тэрмін страхавую абарону;</p>
<p>принять необходимые меры по предотвращению наступления страхового случая или уменьшению вреда при его наступлении;</p>	<p>патрабаваць ад страхоўшчыка выканання ўмоў дагавора страхавання; знаёміцца з умовамі абавязковага страхавання грамадзянскай адказнасці ўладальнікаў транспартных сродкаў.</p>
<p>предоставить сотрудникам Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел, потерпевшему или его родственникам необходимую информацию о страховщике, с которым заключен договор страхования.</p>	<p>Страхавальнік, пацярпелы, асоба, адказная за прычыненне шкоды, асоба, якая прычыніла шкоду, законныя прадстаўнікі гэтых асоб маюць права на падставе пісьмовой заявы, прадстаўленай адпаведнаму страхоўшчыку (Беларускаму бюро), знаёміца з дакументамі і іншымі матэрыяламі справы або выплаце страхавой кампенсацыі, калі ў такой справе закрануты матэрыяльныя інтарэсы гэтых асоб, рабіць выпіскі з іх, здымати копіі гэтых матэрыялаў.</p>
<p>125. Страхователь имеет право: выбирать страховщика;</p>	
<p>при наступлении страхового случая получать в установленный срок страховую защиту;</p>	
<p>требовать от страховщика выполнения условий договора страхования;</p>	
<p>знакомиться с условиями обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.</p>	
<p>Страхователь, потерпевший, лицо, ответственное за причинение вреда, лицо, причинившее вред, законные представители этих лиц имеют право на основании письменного заявления, представленного соответствующему страховщику (Белорусскому бюро), знакомиться с документами и другими</p>	

материалами дела о выплате страхового возмещения, если в таком деле затронуты материальные интересы данных лиц, делать выписки из них, снимать копии этих материалов. /	
---	--

Отметки об уплате второй части страхового взноса и изменениях условий договора страхования / Адзнакі аб аплаце другой часткі страхавога ўзносу і зменах умоў дагавора страхавання

При отсутствии отметки об уплате второй части страхового взноса к страховому свидетельству прилагается документ, подтверждающий уплату второй части страхового взноса (квитанция формы 1-СУ или иной документ в соответствии с законодательством, регулирующим порядок расчетов наличными денежными средствами, при условии указания в таком документе номера и даты страхового свидетельства, выданного при заключении данного договора внутреннего страхования (договора комплексного внутреннего страхования). / Пры адсутнасці адзнакі аб аплаце другой часткі страхавога ўзносу да страхавога пасведчання прыкладаецца дакумент, які пацвярджае аплату другой часткі страхавога ўзносу (квітанція форми 1-СУ або іншы дакумент у адпаведнасці з заканадаўствам, якое рэгулюе парадак разлікаў наяўнымі грошовымі сродкамі, пры ўмове ўказання ў такім дакуменце нумара і даты страхавога пасведчання, выдадзенага пры заключэнні дадзенага дагавора ўнутранага страхавання (дагавора комплекснага ўнутранага страхавання).

Приложение 2

Информационный центр Белорусского бюро

Беларуского юра
по транспортному страхованию

24.02.2010 N 5-од

(в редакции приказа

Белорусского бюро

отному страхованию

(в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию от 31.03.2025 N 12-од)

Наименование страховой организации
место нахождения, УНП _____

Серия _____ N _____

(наименование, место нахождения и телефон подразделения)

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории Республики Беларусь

Серия	СТРАХОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО	N
-------	--------------------------------	---

M4

 PRACTICAL MANAGEMENT

1

Номер кузова (шасси)

Техническая характеристика

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Рабочий объем двигателя	Разрешенная масса	Число посадочных мест	Мощность

2. Собственник транспортного средства согласно свидетельству о регистрации (техническому паспорту) транспортного средства

(фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии) и место жительства
(пребывания) собственника - физического лица или наименование и место
нахождения собственника - юридического лица (индивидуального предпринимателя)

3. Срок страхования

с

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> по
число	месяц	год	время

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
число	месяц	год

В случае неуплаты второй части
страхового взноса договор страхования
прекращается с

4. Установленный страховой взнос

базовых величин

K1 K2 K3 Скидка

Итого (скидка или надбавка) Размер базовой величины

Подлежит уплате страховой взнос

Страховой взнос получен в сумме без НДС

Наличными денежными средствами

В безналичной форме:

посредством представления расчетных документов

посредством использования платежных инструментов

за счет электронных денег

Расчетный документ от _____ г. N _____

Вторая часть страхового взноса базовых величин

должна быть уплачена не позднее

5. Лимит ответственности за вред, причиненный в результате ДТП

1. Жизни или здоровью потерпевшего - 1150 базовых величин, из них не более 460 базовых величин - на возмещение расходов, связанных с погребением

потерпевшего, лицам, понесшим эти расходы.

2. Имуществу потерпевших - 1150 базовых величин.

6. Страхователь

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) и адрес места

жительства (пребывания) страхователя - физического лица (индивидуального

предпринимателя) или наименование и адрес места нахождения страхователя - юридического лица)

Иное условие _____

С условиями страхования ознакомлен,

бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии и памятку получил

(подпись страхователя)

(фамилия, подпись уполномоченного лица страховой организации)

г.

(дата)

Поддержка



при оформлении извещения о ДТП

Извлечения

из Положения об обязательном страховании, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 18 марта 2025 г. N 108

81. Договор страхования прекращается в случаях: истечения срока страхования; отчуждения транспортного средства (за исключением случаев переоформления договора страхования на иное транспортное средство, приобретенное или полученное взамен отчужденного, при реорганизации юридического лица, а также случаев выкупа транспортного средства, являющегося предметом договора аренды или финансовой аренды (лизинга); неуплаты страхователем в установленный срок второй части страхового взноса в течение 6 месяцев со дня вступления в силу договора страхования.	вред, причиненный каждому транспортному средству, участвовавшему в дорожно-транспортном происшествии, оценивается владельцами данных транспортных средств (водителями) в размере до 150 базовых величин. Водители транспортных средств, участвовавших в дорожно-транспортном происшествии, в случае, указанном в части первой настоящего пункта: заполняют бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии, выданный страховщиком, либо извещение о дорожно-транспортном происшествии в электронном виде; сообщают владельцам транспортных средств об этом дорожно-транспортном происшествии и о заполнении ими извещения. Форма бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии и порядок его заполнения, а также порядок заполнения извещения о дорожно-транспортном происшествии в электронном виде утверждаются Белорусским бюро по согласованию с Министерством финансов и Министерством внутренних дел.
82. Договор страхования может быть прекращен досрочно: при невозможности использования транспортного средства по обстоятельствам, не зависящим от воли страхователя (при гибели (уничтожении) транспортного средства, не связанной со страховым случаем по данному виду страхования, выходе из обладания владельца в результате противоправных действий других лиц); при ликвидации страхователя - юридического лица;	Страховщик (Белорусское бюро) имеет право назначить проведение независимой экспертизы причастных к дорожно-транспортному

<p>при списании транспортного средства в бухгалтерском учете юридического лица;</p>	<p>происшествию транспортных средств в случае обнаружения противоречий, касающихся: характера и перечня видимых повреждений транспортных средств;</p>
<p>при досрочном прекращении договоров безвозмездного пользования, финансовой аренды (лизинга) или аренды транспортных средств, если страхователем является ссудополучатель (лизингополучатель, арендатор);</p>	<p>обстоятельств причинения вреда в связи с повреждением транспортного средства в результате дорожно-транспортного происшествия, зафиксированных в извещении о дорожно-транспортном происшествии.</p>
<p>при приостановке эксплуатации транспортного средства юридического лица по его инициативе на неопределенный срок (нахождение в длительном ремонте, временное отсутствие необходимости в эксплуатации, постановка на консервацию и иное);</p>	<p>В случае заполнения владельцами (водителями) транспортных средств, участвовавших в дорожно-транспортном происшествии, извещения о дорожно-транспортном происшествии размер страховой выплаты в счет возмещения вреда, причиненного транспортному средству, не может превышать 150 базовых величин каждому.</p>
<p>в других объективных случаях.</p>	<p>Потерпевший, владелец транспортного средства, заключивший договор комплексного внутреннего страхования, получившие страховую выплату на основании частей первой и пятой настоящего пункта, не вправе предъявлять страховщику (Белорусскому бюро) дополнительные требования о возмещении вреда, причиненного их транспортным средствам в результате такого дорожно-транспортного происшествия.</p>
<p>Основанием для досрочного прекращения договора страхования является письменное заявление страхователя о досрочном прекращении договора страхования с указанием причины прекращения его действия и приложением страхового свидетельства (страхового полиса, страхового сертификата), а также копии документа, подтверждающего возможность прекращения договора страхования.</p>	<p>115. Лицо, претендующее на получение страхового возмещения, обязано письменно заявить о дорожно-транспортном происшествии одному из страховщиков, указанных в пункте 97 настоящего Положения, или в Белорусское бюро в случаях, предусмотренных в Уставе Белорусского бюро.</p>
<p>При досрочном прекращении договора страхования, прекращении договора страхования в случае отчуждения транспортного средства страховщик возвращает страхователю (в случае смерти страхователя его наследникам на основании свидетельства о праве на наследство в отношении части страхового взноса) часть страхового взноса за полные месяцы со дня, следующего за днем подачи страхователем заявления о досрочном прекращении договора страхования, до окончания срока страхования с удержанием пропорционально этой части средств, отчисленных в фонд предупредительных (превентивных) мероприятий, гарантинные фонды Белорусского бюро, и выплаченного комиссионного вознаграждения в размере не более установленного Министерством финансов.</p>	<p>К заявлению, содержащему в том числе обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, должен прилагаться один из следующих документов:</p>
<p>Не подлежит возврату часть страхового взноса при досрочном прекращении договора страхования, если по этому договору производилась выплата страхового возмещения.</p>	<p>справка, выданная в соответствии с настоящим Положением Государственной автомобильной инспекцией Министерства внутренних дел на месте дорожно-транспортного происшествия, за исключением случаев, указанных в пунктах 113 и 114 настоящего Положения;</p>
<p>Если по данному договору страхования подано заявление о выплате страхового возмещения, возврат части страхового взноса страхователю производится в случае принятия страховщиком решения об отказе в выплате страхового возмещения. При этом расчет подлежащей возврату части страхового взноса производится в порядке,</p>	<p>извещение о дорожно-транспортном происшествии при условии его заполнения на бланке владельцами (водителями) транспортных средств, участвовавших в дорожно-транспортном происшествии.</p>
<p>При необходимости объяснения обстоятельств дорожно-транспортного происшествия могут быть истребованы страховщиком (Белорусским бюро) и от других участников этого происшествия.</p>	<p>116. Страховщик (в случаях, предусмотренных в Уставе Белорусского бюро, - Белорусское бюро) обязан направить оценщика для осмотра поврежденного имущества в течение 4 рабочих дней, следующих за днем получения</p>

<p>установленном в части третьей настоящего пункта.</p> <p>83. В случае расторжения договора страхования до вступления его в силу страхователю возвращается уплаченный страховой взнос полностью.</p> <p>109. В случае дорожно-транспортного происшествия участвовавшие в нем лица обязаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> сообщить друг другу и потерпевшим свою фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется), адрес; сообщить друг другу и потерпевшим наименование страховщика и предъявить страховое свидетельство (страховой полис, страховой сертификат, действительный на территории Республики Беларусь) либо сообщить информацию о договоре внутреннего страхования, договоре союзного страхования, договоре комплексного внутреннего страхования, договоре пограничного страхования, содержащуюся в АИС "Бюро" (в случае заключения такого договора в электронном виде); при наличии у участников дорожно-транспортного происшествия договора страхования системы Союзного государства или международного договора страхования, заключенного в электронном виде, проверить действительность таких договоров посредством АИС "Бюро" через официальный сайт Белорусского бюро в глобальной компьютерной сети Интернет и сообщить друг другу и потерпевшим информацию о них; принять необходимые меры по снижению тяжести последствий дорожно-транспортного происшествия. <p>110. Участники дорожно-транспортного происшествия сообщают о нем в Государственную автомобильную инспекцию Министерства внутренних дел, если иное не предусмотрено законодательными актами и пунктом 111 настоящего Положения, и действуют в соответствии с требованиями Правил дорожного движения, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. N 551.</p> <p>111. Владелец транспортного средства (водитель) в случае дорожно-транспортного происшествия вправе не сообщать о нем в Государственную автомобильную инспекцию Министерства внутренних дел при наличии одновременно следующих обстоятельств:</p> <ul style="list-style-type: none"> в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только транспортным средствам, участвовавшим в дорожно-транспортном происшествии; дорожно-транспортное происшествие произошло в результате столкновения 2 	<p>заявления о дорожно-транспортном происшествии.</p> <p>Если осмотр поврежденного имущества не проведен по вине страховщика (Белорусского бюро) в указанный в части первой настоящего пункта срок, лицо, претендующее на получение страхового возмещения, имеет право самостоятельно выбрать оценщика.</p> <p>117. Лицо, претендующее на получение страхового возмещения, обязано сохранить транспортное средство и иное погибшее (уничтоженное) или поврежденное имущество в послеаварийном состоянии до осмотра их оценщиком.</p> <p>118. В исключительных случаях по требованию страховщика (Белорусского бюро) участники дорожно-транспортного происшествия в течение 5 рабочих дней, следующих за днем предъявления такого требования, обязаны предъявить свои транспортные средства по месту их нахождения оценщику для осмотра.</p> <p>123. Страхователь обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> уплатить страховой взнос в полном размере и в установленный срок; произвести доплату страхового взноса и уплату штрафа в случае, если указал в заявлении заведомо ложные сведения либо не сообщил страховщику об увеличении страхового риска в период действия договора внутреннего страхования (договора комплексного внутреннего страхования, договора союзного страхования), что повлекло недоплату страхового взноса; при заключении договора страхования предоставить страховщику достоверную информацию, имеющую существенное значение для оценки страхового риска; сообщить страховщику об увеличении страхового риска в период действия договора страхования или до его вступления в силу и произвести доплату страхового взноса; в течение 5 рабочих дней, следующих за днем сообщения ему о наступлении страхового случая, известить о нем страховщика, а также предоставить страховщику по его требованию транспортное средство для осмотра; в течение 1 рабочего дня в письменной форме сообщить страховщику об изменениях фамилии, имени, отчества (если таковое имеется) или наименования страхователя, собственника транспортного средства и (или) регистрационного знака транспортного средства, указанных в договоре страхования; в установленном порядке и в предусмотренный законодательством срок сообщить о дорожно-транспортном происшествии в Государственную автомобильную инспекцию Министерства внутренних дел, за исключением случаев, указанных в части первой пункта 111 настоящего Положения; принять необходимые меры по
--	---

<p>транспортных средств (включая автопоезда), в том числе в случае остановки, вынужденной остановки, стоянки одного из них;</p> <p>лица, управляющие транспортными средствами, имеют право на управление транспортным средством соответствующей категории, за исключением владельца транспортного средства в случае стоянки транспортного средства;</p> <p>в отношении транспортных средств имеются действующие договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;</p> <p>обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением транспортных средств в результате дорожно-транспортного происшествия, характер и перечень видимых повреждений не вызывают разногласий у владельцев (водителей) транспортных средств, участвовавших в дорожно-транспортном происшествии, и зафиксированы в извещении о дорожно-транспортном происшествии, которое заполнено владельцами (водителями) этих транспортных средств, в соответствии с настоящим Положением;</p> <p>владельцы (водители) транспортных средств, участвовавших в дорожно-транспортном происшествии, не предъявляют претензий к состоянию друг друга, в том числе не находятся в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ;</p> <p>в результате дорожно-транспортного происшествия не причинен вред жизни, здоровью и (или) иному, чем транспортные средства, участвовавшие в дорожно-транспортном происшествии, транспортному средству (имуществу);</p>	<p>предотвращению наступления страхового случая или уменьшению вреда при его наступлении;</p> <p>представить сотрудникам Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел, потерпевшему или его родственникам необходимую информацию о страховщике, с которым заключен договор страхования.</p> <p>125. Страхователь имеет право:</p> <ul style="list-style-type: none"> выбирать страховщика; при наступлении страхового случая получать в установленный срок страховую защиту; требовать от страховщика выполнения условий договора страхования; знакомиться с условиями обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. <p>Страхователь, потерпевший, лицо, ответственное за причинение вреда, лицо, причинившее вред, законные представители этих лиц имеют право на основании письменного заявления, представленного соответствующему страховщику (Белорусскому бюро), знакомиться с документами и другими материалами дела о выплате страхового возмещения, если в таком деле затронуты материальные интересы данных лиц, делать выписки из них, снимать копии этих материалов.</p>
--	---

Отметки об уплате второй части страхового взноса и изменениях условий договора страхования

При отсутствии отметки об уплате второй части страхового взноса к страховому свидетельству прилагается документ, подтверждающий уплату второй части страхового взноса (квитанция формы 1-СУ или иной документ в соответствии с законодательством, регулирующим порядок расчетов наличными денежными средствами, при условии указания в таком документе номера и даты страхового свидетельства, выданного при заключении данного договора внутреннего страхования (договора комплексного внутреннего страхования).

Приложение 3
к приказу
Белорусского бюро
по транспортному страхованию
24.02.2010 N 5-од
(в редакции приказа
Белорусского бюро
по транспортному страхованию
31.03.2025 N 12-од)

(в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию от 31.03.2025 N 12-од)

Наименование страховой организации,
место нахождения, УНП _____ / Серия

Назва страхавой арганізацыі,
месца знаходжання, УНП _____ Серыя _____ N _____

(наименование, место нахождения и телефон подразделения /
назва, месца знаходжання і тэлефон падраздзялення)

**Обязательное страхование гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств на территории
Республики Беларусь /
СТРАХОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
о заключении договора комплексного
внутреннего страхования /**

в соответствии с Положением об
обязательном страховании, утвержденным
Указом Президента Республики Беларусь от
18 марта 2025 г. N 108 /

**Абавязковое страхаванне грамадзянскай
адказнасці ўладальнікаў транспартных
сродкаў на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь**

**СТРАХАВОЕ ПАСВЕДЧАННЕ
аб заключэнні дагавора комплекснага
ўнутранага страхавання**

ў адпаведнасці з Палажэннем аб абавязковым
страхаванні, зацверджаным Указам Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь ад 18 сакавіка 2025 г. N 108

1. Транспортное средство / Транспартны сродак

Тип / Тып Марка / Марка Регистрационный знак / Рэгістрацыйны знак

Номер кузова (шасси) / Нумар кузава (шасі)

Техническая
характеристика
Тэхнічная
характарыстыка

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Рабочий объем двигателя / Рабочы аб'ём рухавіка	Разрешенная масса / Дазволеная маса	Число посадочных мест / Колькасць пасадачных месцаў	Мощность / Магутнасць

2. Собственник транспортного средства согласно свидетельству о регистрации
(техническому паспорту) транспортного средства /
Уласнік транспартнага сродку згодна з пасведчаннем аб рэгістрацыі
(тэхнічным пашпартам) транспартнага сродку

(фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии) и место жительства

(пребывания) собственника – физического лица или наименование и место нахождения собственника – юридического лица (индивидуального предпринимателя) /

(прозвища, уласнае імя, імя па бацьку (пры яго наяўнасці) і месца жыхарства (прабывання) уласніка – фізічнай асобы або назва і месца знаходжання ўласніка – юрыдычнай асобы (індывідуальнага прадпрымальніка)

3. Срок страхования / Тэрмін страхавання

<input type="checkbox"/> с з	/	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	по па
		число / число	месяц / месяц	год / год	время / час	

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
число / число	месяц / месяц	год / год

В случае неуплаты второй части страхового взноса договор страхования прекращается с /
У выпадку нявыплаты другой часткі страхавога ўзносу дагавор страхавання спыняецца з

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
число / число	месяц / месяц	год / год

4. Установленный страховой взнос / Устаноўлены страхавы ўзнос

базовых величин / базавых велічынь

K1 K2 K3 Скидка /
Зніжка

Итого (скидка или надбавка) / Размер базовой величины /
Разам (зніжка або надбаўка) Памер базавай велічыні

**Подлежит уплате страховой взнос /
Належыць аплаце страхавы ўзнос**

**Страховой взнос получен в сумме /
Страхавы ўзнос атрыманы ў суме**

без НДС /
без ПДВ

Наличными денежными средствами /
Наяўнымі грашовымі сродкамі

В безналичной форме: /
У безнайшней форме:

посредством представления расчетных
документов /
праз прадстаўленне разліковых дакументаў

посредством использования платежных
инструментов /
праз выкарыстанне аплатных інструментаў

за счет электронных денег /
за кошт электронных грошай

Расчетный документ от _____ г. N _____ /
Разліковы дакумент ад _____ г. N _____

Вторая часть страхового взноса
Другая частка страхавога ўзносу

базовых величин /
базавых велічынь

должна быть уплачена не позднее /
павінна быць аплачана не пазней

**5. Лимит ответственности за вред,
причиненный в результате ДТП /**

1. Жизни или здоровью потерпевшего - 1150 базовых величин, из них не более 460 базовых величин на возмещение расходов, связанных с погребением потерпевшего, лицам, понесшим эти расходы.
2. Имуществу потерпевших - 1150 базовых величин.
3. Транспортному средству, застрахованному его владельцем по договору комплексного внутреннего страхования, - 1150 базовых величин. /

Ліміт адказнасці за шкоду, прычыненую ў выніку ДТЗ

1. Жыццю або здароўю пацярпелага - 1150 базавых велічынь, з іх не больш за 460 базавых велічынь на пакрыццё расходаў, звязаных з пахаваннем пацярпелага, асобам, якія панеслі гэтыя расходы.
2. Маёmacці пацярпелых - 1150 базавых велічынь.
3. Транспартнаму сродку, застрахаванаму яго ўладальнікам па дагаворы комплекснага ўнутранага страхавання, - 1150 базавых велічынь.

6. Страхователь / Страхавальнік

(фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии) и адрес места жительства (пребывания) страхователя - физического лица (индивидуального предпринимателя) или наименование и адрес места нахождения страхователя - юридического лица) /

(прозвища, уласнае імя, імя па бацьку (при яго наяўнасці) і адрас месца жыхарства (знаходжання) страхавальніка - фізічнай асобы (індывідуальнага прадпрымальніка) або назва і адрас месца знаходжання страхавальніка - юрыдычнай асобы)

Иное условие /

Іншая ўмова

С условиями страхования ознакомлен,
бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии и памятку получил /
З умовамі страхавання азнаёмлены,
бланк паведамлення аб дарожна-транспортным здарэнні і памятку атрымаў

(подпись страхователя) / (подпіс страхавальніка)

(фамилия, подпись уполномоченного лица страховой организации) /
(прозвища, подпіс упаўнаважанай асобы страхавой арганізацыі)

Г.
(дата) / (дата)

**Поддержка при оформлении
извещения о ДТП**



**Падтрымка пры афармленні
паведамлення аб ДТЗ**

Извлечения из Положения об обязательном страховании, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 18 марта 2025 г. N 108 /

Вытрымкі з Палажэння аб абавязковым страхаванні, зацверджанага Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 18 сакавіка 2025 г. N 108

81. Договор страхования прекращается
в случаях:
истечения срока страхования;

81. Дагавор страхавання спыняецца ў
выпадках:
заканчэння тэрміну страхавання;

<p>отчуждения транспортного средства (за исключением случаев переоформления договора страхования на иное транспортное средство, приобретенное или полученное взамен отчужденного, при реорганизации юридического лица, а также случаев выкупа транспортного средства, являющегося предметом договора аренды или финансовой аренды (лизинга);</p>	<p>адчужэння транспартнага сродку (за выключэннем выпадкаў пераафармлення дагавора страхавання на іншы транспартны сродак, набыты або атрыманы ў замен адчужанага, пры рэарганізацыі юрыдычнай асобы, а таксама выпадкаў выкупу транспартнага сродку, які з'яўляецца прадметам дагавора арэнды або фінансавай арэнды (лізінгу);</p>
<p>неуплаты страхователем второй части страхового взноса в течение 6 месяцев со дня вступления в силу договора страхования.</p>	<p>навыплаты страхавальнікам ва другой часткі страхавога ўзносу на працягу 6 месяцаў з дня ўступлення ў сілу дагавора страхавання.</p>
<p>82. Договор страхования может быть прекращен досрочно:</p>	<p>82. Дагавор страхавання можа быць спынены датэрмінова:</p>
<p>при невозможности использования транспортного средства по обстоятельствам, не зависящим от воли страхователя (при гибели (уничтожении) транспортного средства, не связанной со страховыми случаем по данному виду страхования, выходе из обладания владельца в результате противоправных действий других лиц);</p>	<p>пры немагчымасці выкарыстання транспартнага сродку па абставінах, якія не залежаць ад волі страхавальніка (пры гібелі (знішчэнні) транспартнага сродку, не звязанай са страхавым выпадкам па дадзеным відзе страхавання, выхадзе з уладання ўладальніка ў выніку супрацпраўных дзеянняў іншых асоб);</p>
<p>при ликвидации страхователя - юридического лица;</p>	<p>пры ліквідацыі страхавальніка - юрыдычнай асобы;</p>
<p>при списании транспортного средства в бухгалтерском учете юридического лица;</p>	<p>пры спісанні транспартнага сродку ў бухгалтарскім уліку юрыдычнай асобы;</p>
<p>при досрочном прекращении договоров безвозмездного пользования, финансовой аренды (лизинга) или аренды транспортных средств, если страхователем является ссудополучатель (лизингополучатель, арендатор);</p>	<p>пры датэрміновым спыненні дагавораў бязвыплатнага карыстання, фінансавай арэнды (лізінгу) або арэнды транспартных сродкаў, калі страхавальнікам з'яўляецца пазыкаатрымальнік (лізінгаатрымальнік, арандатар);</p>
<p>при приостановке эксплуатации транспортного средства юридического лица по его инициативе на неопределенный срок (нахождение в длительном ремонте, временное отсутствие необходимости в эксплуатации, постановка на консервацию и иное);</p>	<p>пры прыпыненні эксплуатацыі транспартнага сродку юрыдычнай асобы па яе ініцыятыве на навызначаны тэрмін (знаходжанне ў працяглым рамонце, часовая адсутнасць неабходнасці ў эксплуатацыі, пастаноўка на кансервацию і іншае);</p>
<p>в других объективных случаях.</p>	<p>у іншых аб'ектыўных выпадках.</p>
<p>Основанием для досрочного прекращения договора страхования является письменное заявление страхователя о досрочном прекращении договора страхования с указанием причины прекращения его действия и приложением страхового свидетельства (страхового полиса, страхового сертификата), а также копии документа, подтверждающего возможность прекращения договора страхования.</p>	<p>Падставай для датэрміновага спынення дагавора страхавання з'яўляецца пісьмовая заявка страхавальніка аб датэрміновым спыненні дагавора страхавання з указаннем прычыны спынення яго дзеяння і дадаткам страхавога пасведчання (страхавога поліса, страхавога сертыфіката), а таксама копіі документа, які пацвярджае магчымасць спынення дагавора страхавання.</p>
<p>При досрочном прекращении договора страхования, прекращении договора страхования в случае отчуждения транспортного средства страховщик возвращает страхователю (в случае смерти страхователя его наследникам на основании свидетельства о праве на наследство в</p>	<p>Пры датэрміновым спыненні дагавора страхавання, пры спыненні дагавора страхавання ў выпадку адчужэння транспартнага сродку страхоўшчык вяртае страхавальніку (у выпадку смерці страхавальніка яго спадчыннікам на падставе пасведчання аб праве на спадчыну ў адносінах часткі страхавога ўзносу) частку страхавога ўзносу за поўныя месяцы з дня, наступнага за днём падачы страхавальнікам заявы аб датэрміновым спыненні дагавора страхавання, да заканчэння тэрміну страхавання з утрыманнем прапарцыянальна гэтай частцы сродкаў, адлічаных у фонд папераджальных (прэвентыўных) мерапрыемстваў, гарантыйныя фонды Беларускага бюро, і выплачанай</p>

<p>отношении части страхового взноса) часть страхового взноса за полные месяцы со дня, следующего за днем подачи страхователем заявления о досрочном прекращении договора страхования, до окончания срока страхования с удержанием пропорционально этой части средств, отчисленных в фонд предупредительных (превентивных) мероприятий, гарантийные фонды Белорусского бюро, и выплаченного комиссионного вознаграждения в размере не более установленного Министерством финансов.</p>	<p>камісійнай узнагароды ў памеры не больш за ўстаноўлены Міністэрствам фінансаў.</p> <p>Не падлягае вяртанию частка страхавога ўзносу пры датэрміновым спыненні дагавора страхавання, калі па гэтым дагаворы праводзілася выплата страхавой кампенсацыі.</p>
<p>Не подлежит возврату часть страхового взноса при досрочном прекращении договора страхования, если по этому договору производилась выплата страхового возмещения.</p>	<p>Калі па дадзеным дагаворы страхавання пададзена заява аб выплаце страхавой кампенсацыі, вяртанне часткі страхавога ўзносу страхавальніку праводзіцца ў выпадку прыняцця страхоўшчыкам рашэння аб адмове ў выплаце страхавой кампенсацыі. Пры гэтым разлік часткі страхавога ўзносу, якая належыць вяртанню, праводзіцца ў парадку, устаноўленым у частцы трэцяй гэтага пункта.</p>
<p>Если по данному договору страхования подано заявление о выплате страхового возмещения, возврат части страхового взноса страхователю производится в случае принятия страховщиком решения об отказе в выплате страхового возмещения. При этом расчет подлежащей возврату части страхового взноса производится в порядке, установленном в части третьей настоящего пункта.</p>	<p>83. У выпадку скасавання дагавора страхавання да яго ўступлення ў сілу страхавальніку вяртаецца выплачаны страхавы ўзнос поўнасцю.</p>
<p>83. В случае расторжения договора страхования до вступления его в силу страхователю возвращается уплаченный страховой взнос полностью.</p>	<p>109. У выпадку дарожна-транспартнага здарэння асобы, якія удзельнічалі ў ім, абавязаны:</p>
<p>сообщить друг другу и потерпевшим свою фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется), адрес;</p>	<p>паведаміць адзін аднаму і пацярпелым сваё прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое маецца), адрес;</p>
<p>сообщить друг другу и потерпевшим наименование страховщика и предъявить страховое свидетельство (страховой полис, страховой сертификат, действительный на территории Республики Беларусь) либо сообщить информацию о договоре внутреннего страхования, договоре союзного страхования, договоре комплексного внутреннего страхования, договоре пограничного страхования, содержащуюся в АИС "Бюро" (в случае заключения такого договора в электронном виде);</p>	<p>паведаміць адзін аднаму і пацярпелым найменне страхоўшчыка і прад'явіць страхавое пасведчанне (страхавы поліс, страхавы сертыфікат, сапраўдны на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь) або паведаміць інфармацыю аб дагаворы ўнутранага страхавання, дагаворы саюзнага страхавання, дагаворы комплекснага ўнутранага страхавання, дагаворы пагранічнага страхавання, якая змяшчаецца ў АІС "Бюро" (у выпадку заключэння такога дагавора ў электронным выглядзе);</p>
<p>при наличии у участников дорожно-транспортного происшествия договора страхования системы Союзного государства или международного договора страхования, заключенного в электронном виде, проверить действительность таких договоров посредством АИС "Бюро" через официальный сайт Белорусского бюро в глобальной компьютерной сети Интернет и сообщить друг другу и потерпевшим</p>	<p>пры наяўнасці ва ўдзельнікаў дарожна-транспартнага здарэння сістэмы Саюзнай дзяржавы або міжнароднага дагавора страхавання, заключанага ў электронным выглядзе, праверыць сапраўднасць такіх дагавораў пры дапамозе АІС "Бюро" праз афіцыйны сайт Беларускага бюро ў глабальнай камп'ютарнай сетцы Інтэрнэт і паведаміць адзін аднаму і пацярпелым інфармацыю пра іх;</p> <p>приняць неабходныя меры па зніжэнні цяжкасці наступстваў дарожна-транспартнага здарэння.</p> <p>110. Удзельнікі дарожна-транспартнага здарэння паведамляюць аб ім у Дзяржаўную аўтамабільную інспекцыю Міністэрства ўнутраных спраў, калі іншае не прадугледжана заканадаўчымі актамі і пунктам 111 гэтага Палажэння, і дзейнічаюць у адпаведнасці з патрабаваннямі Правілаў дарожнага руху, зацверджаных Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 28 лістапада 2005 г. N 551.</p> <p>111. Уладальнік транспартнага сродку (вадзіцель) у выпадку дарожна-транспартнага</p>

информацию о них; принять необходимые меры по снижению тяжести последствий дорожно-транспортного происшествия.	здарэння мае права не паведамляць аб ім у Дзяржаўную аўтамабільную інспекцыю Міністэрства ўнутраных спраў пры наяўнасці адначасова наступных абставін: у выніку дарожна-транспартнага здарэння шкода нанесена толькі транспартным сродкам, якія ўдзельнічалі ѿ дарожна-транспартным здарэнні;
110. Участники дорожно-транспортного происшествия сообщают о нем в Государственную автомобильную инспекцию Министерства внутренних дел, если иное не предусмотрено законодательными актами и пунктом 111 настоящего Положения, и действуют в соответствии с требованиями Правил дорожного движения, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. N 551.	дарожна-транспартнае здарэнне адбылося ѿ выніку сутыкнення 2 транспартных сродкаў (уключаючы аўтацягнік), у тым ліку ѿ выпадку спынення, вымушанага спынення, стаянкі аднаго з іх;
111. Владелец транспортного средства (водитель) в случае дорожно-транспортного происшествия вправе не сообщать о нем в Государственную автомобильную инспекцию Министерства внутренних дел при наличии одновременно следующих обстоятельств:	асобы, якія кіравалі транспартнымі сродкамі, маюць права на кіраванне транспартнымі сродкамі адпаведнай катэгорыі, за выключэннем уладальніка транспартнага сродку ѿ выпадку стаянкі транспартнага сродку;
в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только транспортным средствам, участвовавшим в дорожно-транспортном происшествии;	у дачыненні да транспартных сродкаў ёсць дзеючыя дагаворы абавязковага страхавання грамадзянскай адказнасці ўладальнікаў транспартных сродкаў;
дорожно-транспортное происшествие произошло в результате столкновения 2 транспортных средств (включая автопоезд), в том числе в случае остановки, вынужденной остановки, стоянки одного из них;	абставіны прычынення шкоды ѿ сувязі з пашкоджаннем транспартных сродкаў ѿ выніку дарожна-транспартнага здарэння, характар і пералік бачных пашкоджанняў не выклікаюць рознагалоссяў ва ўладальнікаў (вадзіцеляў) транспартных сродкаў, якія ўдзельнічалі ѿ дарожна-транспартным здарэнні, і зафіксаваны ѿ паведамленні аб дарожна-транспартным здарэнні, якое запоўнена ўладальнікамі (вадзіцелямі) гэтых транспартных сродкаў, у адпаведнасці з гэтым Палажэннем;
лица, управлявшие транспортными средствами, имеют право на управление транспортным средством соответствующей категории, за исключением владельца транспортного средства в случае стоянки транспортного средства;	уладальнікі (вадзіцелі) транспартных сродкаў, якія ўдзельнічалі ѿ дарожна-транспартным здарэнні, не прад'яўляюць прэтэнзій да стану адзін аднаго, у тым ліку не знаходзяцца ѿ стане алкагольнага ап'янення або ѿ стане, выкліканым спажываннем наркатычных сродкаў, псіхатрапных рэчываў, іх аналагу, таксічных або іншых адурманьваючых рэчываў;
в отношении транспортных средств имеются действующие договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;	у выніку дарожна-транспартнага здарэння не прычынена шкода жыццю, здарою і (або) іншаму, чым транспартныя сродкі, якія ўдзельнічалі ѿ дарожна-транспартным здарэнні, транспартнаму сродку (маёмасці);
обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением транспортных средств в результате дорожно-транспортного происшествия, характер и перечень видимых повреждений не вызывают разногласий у владельцев (водителей) транспортных средств, участвовавших в дорожно-транспортном происшествии, и зафиксированы в извещении о дорожно-транспортном происшествии, которое заполнено владельцами (водителями) этих транспортных средств, в соответствии с настоящим Положением;	шкода, прычыненая кожнаму транспартнаму сродку, які ўдзельнічай ѿ дарожна-транспартным здарэнні, ацэньваецца ўладальнікамі гэтых транспартных сродкаў (вадзіцелямі) у памеры да 150 базавых величынь.
владельцы (водители) транспортных средств, участвовавших в дорожно-транспортном происшествии, не предъявляют претензий к состоянию друг друга, в том числе не находятся в состоянии алкогольного опьянения либо в	Вадзіцелі транспартных сродкаў, якія ўдзельнічалі ѿ дарожна-транспартным здарэнні, у выпадку, указаным у частцы першай гэтага пункта:
	запаўняюць бланк паведамлення аб дарожна-транспартным здарэнні, выдадзены страхоўшчыкам, або паведамленне аб дарожна-транспартным здарэнні ѿ электронным выглядзе;

<p>состянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ;</p> <p>в результате дорожно-транспортного происшествия не причинен вред жизни, здоровью и (или) иному, чем транспортные средства, участвовавшие в дорожно-транспортном происшествии, транспортному средству (имуществу);</p> <p>вред, причиненный каждому транспортному средству, участвовавшему в дорожно-транспортном происшествии, оценивается владельцами данных транспортных средств (водителями) в размере до 150 базовых величин.</p> <p>Водители транспортных средств, участвовавших в дорожно-транспортном происшествии, в случае, указанном в части первой настоящего пункта:</p> <ul style="list-style-type: none"> заполняют бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии, выданный страховщиком, либо извещение о дорожно-транспортном происшествии в электронном виде; сообщают владельцам транспортных средств об этом дорожно-транспортном происшествии и о заполнении ими извещения. <p>Форма бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии и порядок его заполнения, а также порядок заполнения извещения о дорожно-транспортном происшествии в электронном виде утверждаются Белорусским бюро по согласованию с Министерством финансов и Министерством внутренних дел.</p> <p>Страховщик (Белорусское бюро) имеет право назначить проведение независимой экспертизы причастных к дорожно-транспортному происшествию транспортных средств в случае обнаружения противоречий, касающихся:</p> <ul style="list-style-type: none"> характера и перечня видимых повреждений транспортных средств; обстоятельств причинения вреда в связи с повреждением транспортного средства в результате дорожно-транспортного происшествия, зафиксированных в извещении о дорожно-транспортном происшествии. <p>В случае заполнения владельцами (водителями) транспортных средств, участвовавших в дорожно-транспортном происшествии, извещения о дорожно-транспортном происшествии размер страховой выплаты в счет возмещения вреда, причиненного транспортному средству, не может</p>	<p>паведамляюць уладальнікам транспартных сродкаў аб гэтым дарожна-транспартным здарэнні і аб запаўненні імі паведамлення.</p> <p>Форма бланка паведамлення аб дарожна-транспартным здарэнні і парадак яго запаўнення, а таксама парадак запаўнення паведамлення аб дарожна-транспартным здарэнні ў электронным выглядзе зацвярджаецца Беларускім бюро па ўзгадненні з Міністэрствам фінансаў і Міністэрствам унутраных спраў.</p> <p>Страхоўшчык (Беларускае бюро) мае права прызначыць правядзенне незалежнай экспертызы транспартных сродкаў, якія маюць дачыненне да дарожна-транспартнага здарэння, у выпадку выяўлення супярэчнасцей, якія датычацца:</p> <ul style="list-style-type: none"> характару і пераліку бачных пашкоджанняў транспартных сродкаў; абставін прычынення шкоды ў сувязі з пашкоджаннем транспартнага сродку ў выніку дарожна-транспартнага здарэння, зафіксаваных у паведамленні аб дарожна-транспартным здарэнні. <p>У выпадку запаўнення ўладальнікамі (вадзіцелямі) транспартных сродкаў, якія ўдзельнічалі ў дарожна-транспартным здарэнні, паведамлення аб дарожна-транспартным здарэнні памер страхавой выплаты ў лік кампенсацыі шкоды, прычыненай транспартнаму сродку, не можа перавышаць 150 базавых величынь кожнаму.</p> <p>Пацярпелы, уладальнік транспартнага сродку, які заключыў даговор комплекснага ўнутранага страхавання, якія атрымалі страхавую выплату на падставе частак першай і пятай гэтага пункта, не маюць права прад'яўляць страхоўшчыку (Беларускаму бюро) дадатковыя патрабаванні аб кампенсацыі шкоды, прычыненай іх транспартным сродкам у выніку такога дарожна-транспартнага здарэння.</p> <p>115. Асoba, якая прэтэндуе на атрыманне страхавай кампенсацыі, абавязана пісьмова заявіць аб дарожна-транспартным здарэнні аднаму са страхоўшчыкоў, указаных у пункце 97 гэтага Палажэння, або ў Беларускае бюро ў выпадках, прадугледжаных у Статуте Беларускага бюро.</p> <p>Да заявы, якая змяшчае ў тым ліку абставіны дарожна-транспартнага здарэння, павінен прыкладацца адзін з наступных дакументаў:</p> <ul style="list-style-type: none"> даведка, выдадзеная ў адпаведнасці з гэтым Палажэннем Дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыяй Міністэрства ўнутраных спраў на месцы дарожна-транспартнага здарэння, за выключэннем выпадкаў, указаных у пунктах 113 і 114 гэтага Палажэння; паведамленне аб дарожна-транспартным здарэнні пры ўмове яго запаўнення на бланку ўладальнікамі (вадзіцелямі) транспартных сродкаў, якія ўдзельнічалі ў дарожна-транспартным здарэнні.
--	--

<p>превышать 150 базовых величин каждому.</p> <p>Потерпевший, владелец транспортного средства, заключивший договор комплексного внутреннего страхования, получившие страховую выплату на основании частей первой и пятой настоящего пункта, не вправе предъявлять страховщику (Белорусскому бюро) дополнительные требования о возмещении вреда, причиненного их транспортным средствам в результате такого дорожно-транспортного происшествия.</p>	<p>Пры неабходнасці тлумачэння абставін дарожна-транспартнага здарэння могуць быць запатрабаваны страхоўшчыкам (Беларускім бюро) і ад іншых удзельнікаў гэтага здарэння.</p> <p>116. Страхоўшчык (у выпадках, прадугледжаных у Статуте Беларускага бюро, - Беларускае бюро) абавязаны накіраваць ацэншчыка для агляду пашкоджанай маёмыці на працыгу 4 працоўных дзён, якія ідуць следам за днём атрымання заявы аб дарожна-транспартным здарэнні.</p>
<p>115. Лицо, претендующее на получение страхового возмещения, обязано письменно заявить о дорожно-транспортном происшествии одному из страховщиков, указанных в пункте 97 настоящего Положения, или в Белорусское бюро в случаях, предусмотренных в Уставе Белорусского бюро.</p>	<p>К заявлению, содержащему в том числе обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, должен прилагаться один из следующих документов:</p> <p>справка, выданная в соответствии с настоящим Положением Государственной автомобильной инспекцией Министерства внутренних дел на месте дорожно-транспортного происшествия, за исключением случаев, указанных в пунктах 113 и 114 настоящего Положения;</p> <p>извещение о дорожно-транспортном происшествии при условии его заполнения на бланке владельцаами (водителями) транспортных средств, участвовавших в дорожно-транспортном происшествии.</p>
<p>При необходимости объяснения обстоятельств дорожно-транспортного происшествия могут быть истребованы страховщиком (Белорусским бюро) и от других участников этого происшествия.</p> <p>116. Страховщик (в случаях, предусмотренных в Уставе Белорусского бюро, - Белорусское бюро) обязан направить оценщика для осмотра поврежденного имущества в течение 4 рабочих дней, следующих за днем получения заявления о дорожно-транспортном происшествии.</p>	<p>Если осмотр поврежденного имущества не проведен по вине страховщика (Белорусского бюро) в указанный в части первой настоящего пункта срок, лицо, претендующее на получение страхового возмещения, имеет право самостоятельно выбрать оценщика.</p> <p>117. Лицо, претендующее на получение страхового возмещения, обязано сохранить транспортное средство и иное погибшее (уничтоженное) или поврежденное</p>
	<p>Пры неабходнасці тлумачэння абставін дарожна-транспартнага здарэння могуць быць запатрабаваны страхоўшчыкам (Беларускім бюро) і ад іншых удзельнікаў гэтага здарэння.</p> <p>116. Страхоўшчык (у выпадках, прадугледжаных у Статуте Беларускага бюро, - Беларускае бюро) абавязаны накіраваць ацэншчыка для агляду пашкоджанай маёмыці на працыгу 4 працоўных дзён, якія ідуць следам за днём атрымання заявы аб дарожна-транспартным здарэнні.</p> <p>Калі агляд пашкоджанай маёмыці не праведзены па віне страхоўшчыка (Беларускага бюро) у прызначаны ў частцы першай гэтага пункта тэрмін, асока, якая прэтэндуе на атрыманне страхавой кампенсацыі, мае права самастойна выбраць ацэншчыка.</p> <p>117. Асока, якая прэтэндуе на атрыманне страхавой кампенсацыі, абавязана захаваць транспартны сродак і іншую маёмыць, якая загінула (была знішчана) або пашкоджаную маёмыць у пасляварыйным стане да агляду іх ацэншчыкам.</p> <p>118. У выключных выпадках па патрабаванні страхоўшчыка (Беларускага бюро) удзельнікі дарожна-транспартнага здарэння на працыгу 5 працоўных дзён, якія ідуць следам за днём прад'яўлення такога патрабавання, абавязаны прад'яўіць свае транспартныя сродкі па месцы іх знаходжання ацэншчыку для агляду.</p> <p>123. Страхавальнік абавязаны:</p> <p>выплаціць страхавы ўзнос у поўным памеры і ва ўстаноўлены тэрмін;</p> <p>зрабіць даплату страхавога ўзноса і выплату штрафу ў выпадку, калі ўказаў у заяве заведама ілжывыя звесткі або не паведаміў страхоўшчыку аб павелічэнні страхавой рызыкі ў перыяд дзеяння дагавора ўнутранага страхавання (дагавора комплекснага ўнутранага страхавання, дагавора саюзнага страхавання), што пацягнула недаплату страхавога ўзноса;</p> <p>пры заключенні дагавора страхавання прадаставіць страхоўшчыку дакладную інфармацыю, якая мае істотнае значэнне для ацэнкі страхавой рызыкі;</p> <p>паведаміць страхоўшчыку аб павелічэнні страхавой рызыкі ў перыяд дзеяння дагавора страхавання або да яго ўступлення ў сілу і зрабіць даплату страхавога ўзноса;</p> <p>на працыгу 5 працоўных дзён, якія ідуць следам за днём паведамлення яму аб наступленні страхавога выпадку, паведаміць аб ім страхоўшчыка, а таксама прадаставіць страхоўшчыку па яго патрабаванні транспартны сродак для агляду;</p> <p>на працыгу 1 працоўнага дня ў пісьмовой форме паведаміць страхоўшчыку аб змяненнях прозвішча, імя, імя па бацьку (калі такое маецца) або найменнія страхавальніка, уласніка транспартнага сродку і (або) рэгістрацыйнага</p>

<p>имущество в послеаварийном состоянии до осмотра их оценщиком.</p>	<p>знака транспартнага сродку, указанных у дагаворы страхавання;</p>
<p>118. В исключительных случаях по требованию страховщика (Белорусского бюро) участники дорожно-транспортного происшествия в течение 5 рабочих дней, следующих за днем предъявления такого требования, обязаны предъявить свои транспортные средства по месту их нахождения оценщику для осмотра.</p>	<p>ва ўстаноўленым парадку і ў прадугледжаны заканадаўствам тэрмін паведаміць аб дарожна-транспартным здарэнні ў Дзяржаўную аўтамабільную інспекцыю Міністэрства ўнутраных спраў, за выключэннем выпадкаў, указанных у частцы першай пункта 111 гэтага Палажэння;</p>
<p>123. Страхователь обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> уплатить страховой взнос в полном размере и в установленный срок; 	<p>прыняць неабходныя меры па прадухленні наступлення страхавога выпадку або змяншэнні шкоды пры яго наступленні;</p>
<p>произвести доплату страхового взноса и уплату штрафа в случае, если указал в заявлении заведомо ложные сведения либо</p>	<p>прадаставіць супрацоўнікам Дзяржаўной аўтамабільнай інспекцыі Міністэрства ўнутраных спраў, пацярпеламу або яго сваякам неабходную інфармацыю аб страхоўшчыку, з якім заключаны дагавор страхавання.</p>
<p>не сообщил страховщику об увеличении страхового риска в период действия договора внутреннего страхования (договора комплексного внутреннего страхования, договора союзного страхования), что повлекло недоплату страхового взноса;</p>	<p>125. Страхавальнік мае права:</p> <ul style="list-style-type: none"> выбіраць страхоўшчыка; пры наступленні страхавога выпадку атрымліваць ва ўстаноўлены тэрмін страхавую абарону;
<p>при заключении договора страхования предоставить страховщику достоверную информацию, имеющую существенное значение для оценки страхового риска;</p>	<p>патрабаваць ад страхоўшчыка выканання ўмоў дагавора страхавання;</p>
<p>сообщить страховщику об увеличении страхового риска в период действия договора страхования или до его вступления в силу и произвести доплату страхового взноса;</p>	<p>знаёміца з умовамі абавязковага страхавання грамадзянскай адказнасці ўладальніка транспартных сродкаў.</p>
<p>в течение 5 рабочих дней, следующих за днем сообщения ему о наступлении страхового случая, известить о нем страховщика, а также предоставить страховщику по его требованию транспортное средство для осмотра;</p>	<p>Страхавальнік, пацярпель, асоба, адказная за прычыненне шкоды, асоба, якая прычыніла шкоду, законныя прадстаўнікі гэтых асоб маюць права на падставе пісьмовай заявы, прадстаўленай адпаведнаму страхоўшчыку (Беларускаму бюро), знаёміца з дакументамі і іншымі матэрыяламі справы або выплаце страхавой кампенсацыі, калі ў такай справе закрануты матэрыяльныя інтарэсы гэтых асоб, рабіць выпіскі з іх, здымаць копіі гэтых матэрыялаў.</p>
<p>в течение 1 рабочего дня в письменной форме сообщить страховщику об изменениях фамилии, имени, отчества (если таковое имеется) или наименования страхователя, собственника транспортного средства и (или) регистрационного знака транспортного средства, указанных в договоре страхования;</p>	
<p>в установленном порядке и в предусмотренный законодательством срок сообщить о дорожно-транспортном происшествии в Государственную автомобильную инспекцию Министерства внутренних дел, за исключением случаев, указанных в части первой пункта 111 настоящего Положения;</p>	
<p>принять необходимые меры по предотвращению наступления страхового случая или уменьшению вреда при его наступлении;</p>	
<p>предоставить сотрудникам Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел,</p>	

<p>потерпевшему или его родственникам необходимую информацию о страховщике, с которым заключен договор страхования.</p> <p>125. Страхователь имеет право:</p> <ul style="list-style-type: none"> выбирать страховщика; при наступлении страхового случая получать в установленный срок страховую защиту; требовать от страховщика выполнения условий договора страхования; знакомиться с условиями обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. <p>Страхователь, потерпевший, лицо, ответственное за причинение вреда, лицо, причинившее вред, законные представители этих лиц имеют право на основании письменного заявления, представленного соответствующему страховщику (Белорусскому бюро), знакомиться с документами и другими материалами дела о выплате страхового возмещения, если в таком деле затронуты материальные интересы данных лиц, делать выписки из них, снимать копии этих материалов. /</p>	
--	--

Отметки об уплате второй части страхового взноса и изменениях условий договора страхования / Адзнакі аб аплаце другой часткі страхавога ўзносу і зменах умоў дагавора страхавання

При отсутствии отметки об уплате второй части страхового взноса к страховому свидетельству прилагается документ, подтверждающий уплату второй части страхового взноса (квитанция формы 1-СУ или иной документ в соответствии с законодательством, регулирующим порядок расчетов наличными денежными средствами, при условии указания в таком документе номера и даты страхового свидетельства, выданного при заключении данного договора внутреннего страхования (договора комплексного внутреннего страхования). / При адсутнасці адзнакі аб аплаце другой часткі страхавога ўзносу да страхавога пасведчання прыкладаецца дакумент, які пацвярджае аплату другой часткі страхавога ўзносу (квітанцыя формy 1-СУ або іншы дакумент у адпаведнасці з заканадаўствам, якое рэгулюе парадак разлікаў наяўнымі грошовымі сродкамі, пры ўмове ўказання ў такім дакуменце нумара і даты страхавога пасведчання, выдадзенага пры заключэнні дадзенага дагавора ўнутранага страхавання (дагавора комплекснага ўнутранага страхавання) .

Приложение 4
к приказу
Белорусского бюро
по транспортному страхованию
24.02.2010 N 5-од
(в редакции приказа
Белорусского бюро
по транспортному страхованию
31.03.2025 N 12-од)

(в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию от 31.03.2025 N 12-од)

Наименование страховой организации, Серия ___ N _____
место нахождения, УНП _____

(наименование, место нахождения и телефон подразделения)

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории Республики Беларусь

Серия **СТРАХОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО** **N**

о заключении **договора комплексного внутреннего страхования** в соответствии с Положением об обязательном страховании, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 18 марта 2025 г. N 108

1. Транспортное средство

Тип Марка Регистрационный знак

Номер кузова (шасси)

Техническая характеристика

Рабочий объем двигателя	Разрешенная масса	Число посадочных мест	Мощность мест

2. Собственник транспортного средства согласно свидетельству о регистрации (техническому паспорту) транспортного средства

(фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии) и место жительства

(пребывания) собственника - физического лица или наименование и место

нахождения собственника - юридического лица (индивидуального предпринимателя)

3. Срок страхования

с по
число месяц год время число месяц год

В случае неуплаты второй части страхового взноса договор страхования прекращается с

4. Установленный страховой взнос

базовых величин

K1 K2 K3 Скидка

Итого (скидка или надбавка) Размер базовой величины

Подлежит уплате страховой взнос

Страховой взнос получен в сумме без НДС

[Redacted]

[Redacted] Наличными денежными средствами

В безналичной форме:

[Redacted] посредством представления расчетных документов

[Redacted] посредством использования платежных инструментов

[Redacted] за счет электронных денег

Расчетный документ от _____ г. N _____

Вторая часть страхового взноса [Redacted] базовых величин

должна быть уплачена не позднее [Redacted]

5. Лимит ответственности за вред, причиненный в результате ДТП

1. Жизни или здоровью потерпевшего - 1150 базовых величин, из них не более 460 базовых величин - на возмещение расходов, связанных с погребением потерпевшего, лицам, понесшим эти расходы.
2. Имуществу потерпевших - 1150 базовых величин.
3. Транспортному средству, застрахованному его владельцем по договору комплексного внутреннего страхования, - 1150 базовых величин.

6. Страхователь

(фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии) и адрес места
жительства (пребывания) страхователя - физического лица (индивидуального
предпринимателя) или наименование и адрес места нахождения страхователя -
юридического лица)

Иное условие _____

С условиями страхования ознакомлен,
бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии и памятку получил

(подпись страхователя)

(фамилия, подпись уполномоченного лица страховой организации)

_____ г.
(дата)

Поддержка



при оформлении извещения о ДТП

Извлечения

из Положения об обязательном страховании, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 18 марта 2025 г. N 108

81. Договор страхования прекращается в случаях: истечения срока страхования;	вред, причиненный каждому транспортному средству, участвовавшему в дорожно-транспортном происшествии,
---	---

<p>отчуждения транспортного средства (за исключением случаев переоформления договора страхования на иное транспортное средство, приобретенное или полученное взамен отчужденного, при реорганизации юридического лица, а также случаев выкупа транспортного средства, являющегося предметом договора аренды или финансовой аренды (лизинга);</p>	<p>оценивается владельцами данных транспортных средств (водителями) в размере до 150 базовых величин.</p>
<p>неуплаты страхователем второй части страхового взноса в течение 6 месяцев со дня вступления в силу договора страхования.</p>	<p>Водители транспортных средств, участвовавших в дорожно-транспортном происшествии, в случае, указанном в части первой настоящего пункта:</p>
<p>82. Договор страхования может быть прекращен досрочно:</p> <ul style="list-style-type: none"> при невозможности использования транспортного средства по обстоятельствам, не зависящим от воли страхователя (при гибели (уничтожении) транспортного средства, не связанной со страховыми случаем по данному виду страхования, выходе из обладания владельца в результате противоправных действий других лиц); 	<p>заполняют бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии, выданный страховщиком, либо извещение о дорожно-транспортном происшествии в электронном виде;</p>
<ul style="list-style-type: none"> при ликвидации страхователя - юридического лица; 	<p>сообщают владельцам транспортных средств об этом дорожно-транспортном происшествии и о заполнении ими извещения.</p>
<ul style="list-style-type: none"> при списании транспортного средства в бухгалтерском учете юридического лица; 	<p>Форма бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии и порядок его заполнения, а также порядок заполнения извещения о дорожно-транспортном происшествии в электронном виде утверждаются Белорусским бюро по согласованию с Министерством финансов и Министерством внутренних дел.</p>
<ul style="list-style-type: none"> при досрочном прекращении договоров безвозмездного пользования, финансовой аренды (лизинга) или аренды транспортных средств, если страхователем является ссудополучатель (лизингополучатель, арендатор); 	<p>Страховщик (Белорусское бюро) имеет право назначить проведение независимой экспертизы причастных к дорожно-транспортному происшествию транспортных средств в случае обнаружения противоречий, касающихся:</p>
<ul style="list-style-type: none"> при приостановке эксплуатации транспортного средства юридического лица по его инициативе на неопределенный срок (нахождение в длительном ремонте, временное отсутствие необходимости в эксплуатации, постановка на консервацию и иное); 	<p>характера и перечня видимых повреждений транспортных средств;</p>
<ul style="list-style-type: none"> в других объективных случаях. 	<p>обстоятельств причинения вреда в связи с повреждением транспортного средства в результате дорожно-транспортного происшествия, зафиксированных в извещении о дорожно-транспортном происшествии.</p>
<p>Основанием для досрочного прекращения договора страхования является письменное заявление страхователя о досрочном прекращении договора страхования с указанием причины прекращения его действия и приложением страхового свидетельства (страхового полиса, страхового сертификата), а также копии документа, подтверждающего возможность прекращения договора страхования.</p>	<p>В случае заполнения владельцами (водителями) транспортных средств, участвовавших в дорожно-транспортном происшествии, извещения о дорожно-транспортном происшествии размер страховой выплаты в счет возмещения вреда, причиненного транспортному средству, не может превышать 150 базовых величин каждому.</p>
<p>При досрочном прекращении договора страхования, прекращении договора страхования в случае отчуждения транспортного средства страховщик возвращает страхователю (в случае смерти страхователя его наследникам на основании свидетельства о праве на наследство в</p>	<p>Потерпевший, владелец транспортного средства, заключивший договор комплексного внутреннего страхования, получившие страховую выплату на основании частей первой и пятой настоящего пункта, не вправе предъявлять страховщику (Белорусскому бюро) дополнительные требования о возмещении вреда, причиненного их транспортным средствам в результате такого дорожно-транспортного происшествия.</p>
	<p>115. Лицо, претендующее на получение страхового возмещения, обязано письменно заявить о дорожно-транспортном происшествии одному из страховщиков, указанных в пункте 97 настоящего Положения, или в Белорусское бюро в случаях, предусмотренных в Уставе Белорусского бюро.</p>

<p>отношении части страхового взноса) часть страхового взноса за полные месяцы со дня, следующего за днем подачи страхователем заявления о досрочном прекращении договора страхования, до окончания срока страхования с удержанием пропорционально этой части средств, отчисленных в фонд предупредительных (превентивных) мероприятий, гарантийные фонды Белорусского бюро, и выплаченного комиссионного вознаграждения в размере не более установленного Министерством финансов.</p>	<p>К заявлению, содержащему в том числе обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, должен прилагаться один из следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> справка, выданная в соответствии с настоящим Положением Государственной автомобильной инспекцией Министерства внутренних дел на месте дорожно-транспортного происшествия, за исключением случаев, указанных в пунктах 113 и 114 настоящего Положения; извещение о дорожно-транспортном происшествии при условии его заполнения на бланке владельцами (водителями) транспортных средств, участвовавших в дорожно-транспортном происшествии.
<p>Не подлежит возврату часть страхового взноса при досрочном прекращении договора страхования, если по этому договору производилась выплата страхового возмещения.</p>	<p>При необходимости объяснения обстоятельств дорожно-транспортного происшествия могут быть истребованы страховщиком (Белорусским бюро) и от других участников этого происшествия.</p>
<p>Если по данному договору страхования подано заявление о выплате страхового возмещения, возврат части страхового взноса страхователю производится в случае принятия страховщиком решения об отказе в выплате страхового возмещения. При этом расчет подлежащей возврату части страхового взноса производится в порядке, установленном в части третьей настоящего пункта.</p>	<p>116. Страховщик (в случаях, предусмотренных в Уставе Белорусского бюро, - Белорусское бюро) обязан направить оценщику для осмотра поврежденного имущества в течение 4 рабочих дней, следующих за днем получения заявления о дорожно-транспортном происшествии.</p>
<p>83. В случае расторжения договора страхования до вступления его в силу страхователю возвращается уплаченный страховой взнос полностью.</p>	<p>Если осмотр поврежденного имущества не проведен по вине страховщика (Белорусского бюро) в указанный в части первой настоящего пункта срок, лицо, претендующее на получение страхового возмещения, имеет право самостоятельно выбрать оценщика.</p>
<p>109. В случае дорожно-транспортного происшествия участвовавшие в нем лица обязаны:</p>	<p>117. Лицо, претендующее на получение страхового возмещения, обязано сохранить транспортное средство и иное погибшее (уничтоженное) или поврежденное имущество в послеаварийном состоянии до осмотра их оценщиком.</p>
<p>сообщить друг другу и потерпевшим свою фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется), адрес;</p> <p>сообщить друг другу и потерпевшим наименование страховщика и предъявить страховое свидетельство (страховой полис, страховой сертификат, действительный на территории Республики Беларусь) либо сообщить информацию о договоре внутреннего страхования, договоре союзного страхования, договоре комплексного внутреннего страхования, договоре пограничного страхования, содержащуюся в АИС "Бюро" (в случае заключения такого договора в электронном виде);</p>	<p>118. В исключительных случаях по требованию страховщика (Белорусского бюро) участники дорожно-транспортного происшествия в течение 5 рабочих дней, следующих за днем предъявления такого требования, обязаны предъявить свои транспортные средства по месту их нахождения оценщику для осмотра.</p>
<p>при наличии у участников дорожно-транспортного происшествия договора страхования системы Союзного государства или международного договора страхования, заключенного в электронном виде, проверить действительность таких договоров посредством АИС "Бюро" через официальный сайт Белорусского бюро в глобальной компьютерной сети Интернет и сообщить друг другу и потерпевшим</p>	<p>123. Страхователь обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> уплатить страховой взнос в полном размере и в установленный срок; произвести доплату страхового взноса и уплату штрафа в случае, если указал в заявлении заведомо ложные сведения либо не сообщил страховщику об увеличении страхового риска в период действия договора внутреннего страхования (договора комплексного внутреннего страхования, договора союзного страхования), что повлекло недоплату страхового взноса; при заключении договора страхования предоставить страховщику достоверную

<p>информацию о них;</p> <p>принять необходимые меры по снижению тяжести последствий дорожно-транспортного происшествия.</p> <p>110. Участники дорожно-транспортного происшествия сообщают о нем в Государственную автомобильную инспекцию Министерства внутренних дел, если иное не предусмотрено законодательными актами и пунктом 111 настоящего Положения, и действуют в соответствии с требованиями Правил дорожного движения, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. N 551.</p> <p>111. Владелец транспортного средства (водитель) в случае дорожно-транспортного происшествия вправе не сообщать о нем в Государственную автомобильную инспекцию Министерства внутренних дел при наличии одновременно следующих обстоятельств:</p> <ul style="list-style-type: none"> в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только транспортным средствам, участвовавшим в дорожно-транспортном происшествии; дорожно-транспортное происшествие произошло в результате столкновения 2 транспортных средств (включая автопоезда), в том числе в случае остановки, вынужденной остановки, стоянки одного из них; лица, управляющие транспортными средствами, имеют право на управление транспортным средством соответствующей категории, за исключением владельца транспортного средства в случае стоянки транспортного средства; в отношении транспортных средств имеются действующие договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением транспортных средств в результате дорожно-транспортного происшествия, характер и перечень видимых повреждений не вызывают разногласий у владельцев (водителей) транспортных средств, участвовавших в дорожно-транспортном происшествии, и зафиксированы в извещении о дорожно-транспортном происшествии, которое заполнено владельцами (водителями) этих транспортных средств, в соответствии с настоящим Положением; владельцы (водители) транспортных средств, участвовавших в дорожно-транспортном происшествии, не предъявляют претензий к состоянию друг друга, в том числе не находятся в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, 	<p>информацию, имеющую существенное значение для оценки страхового риска;</p> <p>сообщить страховщику об увеличении страхового риска в период действия договора страхования или до его вступления в силу и произвести доплату страхового взноса;</p> <p>в течение 5 рабочих дней, следующих за днем сообщения ему о наступлении страхового случая, известить о нем страховщика, а также предоставить страховщику по его требованию транспортное средство для осмотра;</p> <p>в течение 1 рабочего дня в письменной форме сообщить страховщику об изменениях фамилии, имени, отчества (если таковое имеется) или наименования страхователя, собственника транспортного средства и (или) регистрационного знака транспортного средства, указанных в договоре страхования;</p> <p>в установленном порядке и в предусмотренный законодательством срок сообщить о дорожно-транспортном происшествии в Государственную автомобильную инспекцию Министерства внутренних дел, за исключением случаев, указанных в части первой пункта 111 настоящего Положения;</p> <p>принять необходимые меры по предотвращению наступления страхового случая или уменьшению вреда при его наступлении;</p> <p>предоставить сотрудникам Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел, потерпевшему или его родственникам необходимую информацию о страховщике, с которым заключен договор страхования.</p> <p>125. Страхователь имеет право:</p> <ul style="list-style-type: none"> выбирать страховщика; при наступлении страхового случая получать в установленный срок страховую защиту; требовать от страховщика выполнения условий договора страхования; знакомиться с условиями обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. <p>Страхователь, потерпевший, лицо, ответственное за причинение вреда, лицо, причинившее вред, законные представители этих лиц имеют право на основании письменного заявления, представленного соответствующему страховщику (Белорусскому бюро), знакомиться с документами и другими материалами дела о выплате страхового возмещения, если в таком деле затронуты материальные интересы данных лиц, делать выписки из них, снимать копии этих материалов.</p>
--	--

<p>вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ;</p> <p>в результате дорожно-транспортного происшествия не причинен вред жизни, здоровью и (или) иному, чем транспортные средства, участвовавшие в дорожно-транспортном происшествии, транспортному средству (имущество);</p>	
---	--

Отметки об уплате второй части страхового взноса и изменениях условий договора страхования

При отсутствии отметки об уплате второй части страхового взноса к страховому свидетельству прилагается документ, подтверждающий уплату второй части страхового взноса (квитанция формы 1-СУ или иной документ в соответствии с законодательством, регулирующим порядок расчетов наличными денежными средствами, при условии указания в таком документе номера и даты страхового свидетельства, выданного при заключении данного договора внутреннего страхования (договора комплексного внутреннего страхования).

Приложение 5

к приказу

Белорусского бюро

по транспортному страхованию

24.02.2010 N 5-од

(в редакции приказа

Белорусского бюро

по транспортному страхованию

31.03.2025 N 12-од)

(в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию от 31.03.2025 N 12-од)

Серия / Series	Полис пограничного страхования / Frontier Insurance Policy	N / No.
--------------------------	--	-------------------

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории Республики Беларусь /
Compulsory civil liability insurance of motor vehicles owners on the territory of the Republic of Belarus

Выдан _____
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) и место

жительства (пребывания) собственника транспортного средства - физического

лица или наименование и место нахождения собственника транспортного
средства - юридического лица (индивидуального предпринимателя) /
Is issued to _____

(name, surname, patronymic (if there is one) and place of
residence (place of stay) of the owner of the vehicle - individual or name

and place of location of the owner of the vehicle - legal entity
(individual entrepreneur)

в том, что с ним заключен договор пограничного страхования в соответствии с Положением об обязательном страховании, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 18 марта 2025 г. N 108 / to confirm that frontier insurance contract is concluded in accordance with the Provision on compulsory insurance approved by the Decree of the President of the Republic of Belarus No. 108 dated March 18th, 2025.

Срок страхования месяцев (дней) / Period of insurance months (days) 1.	C / From	день / day	месяц / month	год / year	время / hour	По / To	день / day	месяц / month	год / year
Международный код государства регистрации транспортного средства / International code of the vehicles' registration country 2.	Тип транспортного средства / Type of Vehicle 3.	Марка транспортного средства / Make of Vehicle 4.							
Регистрационный знак транспортного средства / Registration No. of the vehicle 5.	Номер кузова (шасси, рамы, заводской номер, идентификационный номер (VIN) / Body No. (chassis, frame, serial number, identification number (VIN) 6.	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) страхователя - водителя и адрес места жительства (пребывания) / Name, surname, patronymic (if there is one), place of residence (place of stay) of the person, driving the vehicle 7.							
Лимит ответственности 1. жизни или здоровью потерпевшего - 1150 базовых величин, из них не более 460 базовых величин - на возмещение расходов, связанных с погребением потерпевшего, лицам, понесшим эти расходы; 2. имуществу потерпевших - 1150 базовых величин / Limit of liability 1. life or health of suffered party - up to 1150 base values, of which not more than 460 base values for burial of the suffered party compensated to persons incurred the costs; 2. property of suffered parties - up to 1150 base values 8.	Страховой взнос в базовых величинах / Insurance contribution in base values 9.	Страховой взнос (цифрами и прописью) / Insurance contribution (in numbers and words) без НДС without VAT 10.							
Страховщик (наименование и место нахождения) / Insurer (name and place of location) 11.	Подпись страхователя - водителя и дата получения полиса / Signature of the person, driving the vehicle and policy receipt date 12.	Фамилия и подпись лица, выдавшего страховой полис, печать страховщика и дата выдачи / Surname and signature of the person who issued the policy, stamp of the insurer and the date of issue 13.							

14. Иное условие / _____
Another condition _____

Поддержка
при оформлении
извещения о ДТП

140 

Support
in case of filling in a road
traffic accident statement

Извлечения из Положения об обязательном страховании, утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от 18 марта 2025 г. N 108 /
Extraction from the Provision on compulsory insurance approved by
Decree of the President of the Republic of Belarus No. 108 dated March
18th, 2025

<p>81. Договор страхования прекращается в случаях:</p> <p>истечения срока страхования;</p> <p>отчуждения транспортного средства (за исключением случаев переоформления договора страхования на иное транспортное средство, приобретенное или полученное взамен отчужденного, при реорганизации юридического лица, а также случаев выкупа транспортного средства, являющегося предметом договора аренды или финансовой аренды (лизинга);</p> <p>неуплаты страхователем второй части страхового взноса в течение 6 месяцев со дня вступления в силу договора страхования.</p> <p>82. Договор страхования может быть прекращен досрочно:</p> <p>при невозможности использования транспортного средства по обстоятельствам, не зависящим от воли страхователя (при гибели (уничтожении) транспортного средства, не связанной со страховым случаем по данному виду страхования, выходе из обладания владельца в результате противоправных действий других лиц);</p> <p>при ликвидации страхователя - юридического лица;</p> <p>при списании транспортного средства в бухгалтерском учете юридического лица;</p> <p>при досрочном прекращении договоров безвозмездного пользования, финансовой аренды (лизинга) или аренды транспортных средств, если страхователем является ссудополучатель (лизингополучатель, арендатор);</p> <p>при приостановке эксплуатации транспортного средства юридического лица по его инициативе на неопределенный срок (нахождение в длительном ремонте, временное отсутствие необходимости в эксплуатации, постановка на консервацию и иное);</p> <p>в других объективных случаях.</p> <p>Основанием для досрочного</p>	<p>81. The insurance contract shall be terminated in the cases of:</p> <p>expiry of the insurance period;</p> <p>alienation of the vehicle (with the exception of the cases of re-concluding of the insurance contract in respect of another vehicle, purchased or received in return of the alienated one during the reorganization of the legal entity, as well as redemption of the vehicle that is a subject of a lease or financial lease (leasing) agreement);</p> <p>the failure of the insured to pay the second part of the insurance contribution within 6 months from the date of entry into force of the insurance contract.</p> <p>82. The insurance contract may be terminated before its expiry date in cases of:</p> <p>impossibility of the vehicle usage due to circumstances not depending on will of the insured (loss (destruction) of the vehicle not connected with the insured case regarding this kind of insurance, coming out of the owner's possession in the result of illegal actions of other persons);</p> <p>liquidation of the insured - legal entity;</p> <p>writing-off of the vehicle from the balance of the legal entity;</p> <p>a pre-term termination of agreements of gratuitous use, finance lease (leasing) or rent of vehicles if the insured is a borrower (lessee, tenant);</p> <p>suspending the operation of the vehicle of the legal entity on its initiative for an indefinite period (being in long repair, temporary absence of necessity for operation, putting on storage and other);</p> <p>in other objective cases.</p> <p>The ground for a pre-term termination of the insurance contract is a written application of the insured on early termination of the insurance contract indicating the reason for its' termination with the insurance document (insurance policy, insurance certificate) attached, as well as a copy of the document confirming the possibility of termination of the insurance contract.</p> <p>In case of a pre-term termination of the insurance contract or a termination of the insurance contract in the event of the vehicle alienation the insurer returns to the insured (his heirs on the basis of the certificate of the inheritance in regard to the part of the insurance contribution in case of the</p>
---	--

<p>прекращения договора страхования является письменное заявление страхователя о досрочном прекращении договора страхования с указанием причины прекращения его действия и приложением страхового свидетельства (страхового полиса, страхового сертификата), а также копии документа, подтверждающего возможность прекращения договора страхования.</p>	<p>insured death) a part of the insurance contribution for full months from the day, following the day of application by the insurer submission on early termination of the insurance contract till the insurance expiry date, proportionally deducting the part of means contributed to the Fund of Preventive Measures, Guarantee Funds of the Belarusian Bureau, and commission paid in the amount not exceeding the one estimated by the Ministry of Finance.</p>
<p>При досрочном прекращении договора страхования, прекращении договора страхования в случае отчуждения транспортного средства страховщик возвращает страхователю (в случае смерти страхователя его наследникам на основании свидетельства о праве на наследство в отношении части страхового взноса) часть страхового взноса за полные месяцы со дня, следующего за днем подачи страхователем заявления о досрочном прекращении договора страхования, до окончания срока страхования с удержанием пропорционально этой части средств, отчисленных в фонд предупредительных (превентивных) мероприятий, гарантийные фонды Белорусского бюро, и выплаченного комиссионного вознаграждения в размере не более установленного Министерством финансов.</p>	<p>The part of insurance contribution shall not be returned in case of a pre-term termination of the insurance contract if insurance compensation has been paid under this insurance contract.</p> <p>If under this insurance contract a claim for insurance compensation is submitted, a refund of a part of the insurance premium is made to the insured if the insurer decides to refuse in the payment of insurance compensation. In this case, the calculation of the part of the insurance premium to be refunded is made in the order established in the third part of this item.</p>
<p>Не подлежит возврату часть страхового взноса при досрочном прекращении договора страхования, если по этому договору производилась выплата страхового возмещения.</p>	<p>83. When terminating the insurance contract before its coming into force, the paid insurance contribution is returned to the insured in full.</p>
<p>Если по данному договору страхования подано заявление о выплате страхового возмещения, возврат части страхового взноса страхователю производится в случае принятия страховщиком решения об отказе в выплате страхового возмещения. При этом расчет подлежащей возврату части страхового взноса производится в порядке, установленном в части третьей настоящего пункта.</p>	<p>109. In case of a road traffic accident, persons participating in it are obliged to:</p> <ul style="list-style-type: none"> inform each other and the suffered parties about their surnames, names, patronymics (if available), addresses; inform each other and the suffered parties about insurers' name and to present an insurance document (insurance policy, insurance certificate valid on the territory of the Republic of Belarus) or provide the information regarding the domestic insurance contract, union insurance contract, comprehensive insurance contract, frontier insurance contract available in the AIS "Bureau" (in case of conclusion of such a contract in electronic form);
<p>83. В случае расторжения договора страхования до вступления его в силу страхователю возвращается уплаченный страховой взнос полностью.</p>	<p>if the participants in a road traffic accident have an insurance contract of the Union State system or an international insurance contract concluded in electronic form, check the validity of such contracts through the AIS "Bureau" via the official website of the Belarusian Bureau on the global computer network Internet and communicate the information about them to each other and to the suffered parties;</p>
<p>109. В случае дорожно-транспортного происшествия участвовавшие в нем лица обязаны:</p>	<p>take the necessary measures to reduce the severity of the consequences of a road traffic accident.</p>
<p>сообщить друг другу и потерпевшим свою фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется), адрес;</p> <p>сообщить друг другу и потерпевшим наименование страховщика и предъявить страховое свидетельство (страховой полис, страховой сертификат, действительный на территории Республики Беларусь) либо</p>	<p>110. Participants of a road traffic accident report about it to the State Automobile Inspection of the Ministry of Internal Affairs unless otherwise is not envisaged by legislative acts and clause 111 of this Provision, and act in accordance with the requirements of the Road Traffic Rules, approved by the Decree of the President of the Republic of Belarus No. 551 dated November 28th, 2005.</p> <p>111. The owner of the vehicle (driver) in case of a road traffic accident has a right not to report</p>

<p>сообщить информацию о договоре внутреннего страхования, договоре союзного страхования, договоре комплексного внутреннего страхования, договоре пограничного страхования, содержащуюся в АИС "Бюро" (в случае заключения такого договора в электронном виде);</p> <p>при наличии у участников дорожно-транспортного происшествия договора страхования системы Союзного государства или международного договора страхования, заключенного в электронном виде, проверить действительность таких договоров посредством АИС "Бюро" через официальный сайт Белорусского бюро в глобальной компьютерной сети Интернет и сообщить друг другу и потерпевшим информацию о них;</p> <p>принять необходимые меры по снижению тяжести последствий дорожно-транспортного происшествия.</p>	<p>about it to the State Automobile Inspection of the Ministry of Internal Affairs given at the same time the following circumstances:</p> <p>as a result of a road traffic accident damage is caused only to vehicles, participating in a road traffic accident;</p> <p>the road traffic accident occurred with the participation of 2 vehicles (including road train), as well as in the cases of stop, forced stop, parking of one of them;</p> <p>persons, driving the vehicles, have a license to operate the vehicle of a certain type, except the owner of the vehicle in case of parking of the vehicle;</p> <p>there are valid contracts of compulsory civil liability insurance of motor vehicles owners concluded in respect of participated vehicles;</p> <p>circumstances of causing damage to vehicles as a result of a road traffic accident, list of visible damages and its' nature do not prompt any controversy among the owners (drivers) of the vehicles, participating in a road traffic accident, and are indicated in a road traffic accident statement, which is filled in by these owners (drivers) of the vehicles, in accordance with this Provision;</p> <p>owners (drivers) of the vehicles, participating in a road traffic accident, do not raise any claims to the state of each other, also are not in state of alcoholic intoxication or in state generated by narcotic drug use, psychoactive, its analogues, toxic or other intoxicants;</p> <p>as a result of a road traffic accident damage is not caused to life, health and (or) other than vehicles, participated in a road traffic accident, vehicles (property);</p> <p>damage caused to each vehicle, participating in a road traffic accident, is valued by the owners (drivers) of these vehicles up to 150 base values.</p>
<p>110. Участники дорожно-транспортного происшествия сообщают о нем в Государственную автомобильную инспекцию Министерства внутренних дел, если иное не предусмотрено законодательными актами и пунктом 111 настоящего Положения, и действуют в соответствии с требованиями Правил дорожного движения, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. N 551.</p>	<p>Drivers of the vehicles, participating in a road traffic accident, in case stated in the third part of this item:</p> <p>fill in the form of the road traffic accident statement, given out by an insurer or a road traffic accident statement in electronic form;</p> <p>inform the owners of the vehicles about this road traffic accident and about filling in by them such a statement.</p>
<p>111. Владелец транспортного средства (водитель) в случае дорожно-транспортного происшествия вправе не сообщать о нем в Государственную автомобильную инспекцию Министерства внутренних дел при наличии одновременно следующих обстоятельств:</p> <p>в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только транспортным средствам, участвовавшим в дорожно-транспортном происшествии;</p>	<p>The form of the notification of a road traffic accident and the procedure for filling it out, as well as the procedure for filling out the notification of a road traffic accident in electronic form, are approved by the Belarusian Bureau in agreement with the Ministry of Finance and the Ministry of Internal Affairs.</p>
<p>дорожно-транспортное происшествие произошло в результате столкновения 2 транспортных средств (включая автопоезда), в том числе в случае остановки, вынужденной остановки, стоянки одного из них;</p>	<p>The insurer (the Belarusian Bureau) shall have the right to set an independent expertise of the vehicles that participated in a road traffic accident in case of revealing the contradictions regarding:</p>
<p>лица, управлявшие транспортными средствами, имеют право на управление транспортным средством соответствующей категории, за исключением владельца транспортного средства в случае стоянки транспортного средства;</p>	<p>the list of visible damages of the vehicles and its' nature;</p>
<p>в отношении транспортных средств имеются действующие договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;</p>	<p>circumstances of causing damage with regard to the damage of the vehicle in the result of a road</p>
<p>обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением транспортных средств</p>	

<p>в результате дорожно-транспортного происшествия, характер и перечень видимых повреждений не вызывают разногласий у владельцев (водителей) транспортных средств, участвовавших в дорожно-транспортном происшествии, и зафиксированы в извещении о дорожно-транспортном происшествии, которое заполнено владельцами (водителями) этих транспортных средств, в соответствии с настоящим Положением;</p> <p>владельцы (водители) транспортных средств, участвовавших в дорожно-транспортном происшествии, не предъявляют претензий к состоянию друг друга, в том числе не находятся в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ;</p> <p>в результате дорожно-транспортного происшествия не причинен вред жизни, здоровью и (или) иному, чем транспортные средства, участвовавшие в дорожно-транспортном происшествии, транспортному средству (имуществу);</p> <p>вред, причиненный каждому транспортному средству, участвовавшему в дорожно-транспортном происшествии, оценивается владельцами данных транспортных средств (водителями) в размере до 150 базовых величин.</p> <p>Водители транспортных средств, участвовавших в дорожно-транспортном происшествии, в случае, указанном в части первой настоящего пункта:</p> <ul style="list-style-type: none"> заполняют бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии, выданный страховщиком, либо извещение о дорожно-транспортном происшествии в электронном виде; сообщают владельцам транспортных средств об этом дорожно-транспортном происшествии и о заполнении ими извещения. <p>Форма бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии и порядок его заполнения, а также порядок заполнения извещения о дорожно-транспортном происшествии в электронном виде утверждаются Белорусским бюро по согласованию с Министерством финансов и Министерством внутренних дел.</p> <p>Страховщик (Белорусское бюро) имеет право назначить проведение независимой экспертизы причастных к дорожно-транспортному происшествию транспортных средств в случае обнаружения</p>	<p>traffic accident fixed in a road traffic accident statement.</p> <p>In case of filling in the road traffic accident statement by the owners (drivers) of the vehicles involved in a road traffic accident, the amount of insurance payment as a compensation of damage caused to the vehicle, cannot exceed 150 basic values to each.</p> <p>The suffered party, the owner of the vehicle, who concluded a contract of complex domestic insurance and received insurance payment on the basis of the third and fifth parts of this item have no right to raise additional claims to the insurer (the Belarusian Bureau) for compensation of damage, caused to their vehicles as a result of such road traffic accident.</p> <p>112. The State Automobile Inspection of the Ministry of Internal Affairs in case of a road traffic accident, investigation of which is in competence of the Internal Affairs Bodies:</p> <ul style="list-style-type: none"> checks its participants for the presence of insurance contracts; clarifies circumstances of the road traffic accident; defines persons causing damage, persons being suffered parties; performs other responsibilities within its competence. <p>At the place of a road traffic accident, investigation of which is in competence of the Internal Affairs Bodies, the State Automobile Inspection of the Ministry of Internal Affairs:</p> <ul style="list-style-type: none"> issues a report in the form approved by the Ministry of Internal Affairs on agreement with the Ministry of Finance; gives the above-mentioned report to the suffered party (driver) and (or) the owner of the vehicle, who concluded a contract of complex domestic insurance (excluding cases envisaged in clause 111 and the first part of clause 113 of this Provision). <p>The report mentioned in the second part of this item should inter alia contain the following information about:</p> <ul style="list-style-type: none"> damage of the vehicles participating in a road traffic accident; circumstances of this accident; number of vehicles participating in it; persons, driving the vehicles, their owners; passing (refusal from passing) examination by a person causing damage or about absence of reasons for the examination; persons being the suffered parties, persons causing the damage in this road traffic accident and also about the written consent of such accident participant that person is a liable party in this road traffic accident. <p>117. Person claiming to receive insurance compensation is obliged to keep the vehicle and other lost (destroyed) or damaged property in the</p>
--	---

<p>противоречий, касающихся: характера и перечня видимых повреждений транспортных средств; обстоятельств причинения вреда в связи с повреждением транспортного средства в результате дорожно-транспортного происшествия, зафиксированных в извещении о дорожно-транспортном происшествии.</p> <p>В случае заполнения владельцами (водителями) транспортных средств, участвовавших в дорожно-транспортном происшествии, извещения о дорожно-транспортном происшествии размер страховой выплаты в счет возмещения вреда, причиненного транспортному средству, не может превышать 150 базовых величин каждому.</p> <p>Потерпевший, владелец транспортного средства, заключивший договор комплексного внутреннего страхования, получившие страховую выплату на основании частей первой и пятой настоящего пункта, не вправе предъявлять страховщику (Белорусскому бюро) дополнительные требования о возмещении вреда, причиненного их транспортным средствам в результате такого дорожно-транспортного происшествия.</p> <p>112. Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел при дорожно-транспортном происшествии, разбирательство по которому входит в компетенцию органов внутренних дел:</p> <ul style="list-style-type: none"> роверяет у его участников наличие договоров страхования; выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия; определяет лиц, причинивших вред, и лиц, являющихся потерпевшими; выполняет другие обязанности в пределах своей компетенции. <p>На месте дорожно-транспортного происшествия, разбирательство по которому входит в компетенцию органов внутренних дел, Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел:</p> <ul style="list-style-type: none"> составляет справку по форме, утверждаемой Министерством внутренних дел по согласованию с Министерством финансов; выдает указанную справку потерпевшему (водителю) и (или) владельцу транспортного средства (водителю), заключившему договор комплексного внутреннего страхования, (за исключением случаев, предусмотренных в пункте 111 и части первой пункта 113 настоящего Положения). <p>В справке, указанной в части второй</p>	<p>post-accident state until its survey by an expert on determining vehicles' value.</p>
---	--

<p>настоящего пункта, должны содержаться в том числе сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> о повреждении транспортных средств, участвовавших в дорожно-транспортном происшествии; об обстоятельствах этого происшествия; о количестве участвовавших в нем транспортных средств; о лицах, управлявших транспортными средствами, их владельцах; о прохождении (об отказе от прохождения) лицом, причинившим вред, освидетельствования либо об отсутствии оснований для направления на освидетельствование; о лицах, являющихся потерпевшими, и лицах, причинивших вред в данном дорожно-транспортном происшествии, а также о выраженном в письменной форме согласии участника такого происшествия с тем, что он является причинителем вреда в этом дорожно-транспортном происшествии. <p>117. Лицо, претендующее на получение страхового возмещения, обязано сохранить транспортное средство и иное погибшее (уничтоженное) или поврежденное имущество в послеаварийном состоянии до осмотра их оценщиком. /</p>	
---	--

Приложение 6
к приказу
Белорусского бюро
по транспортному страхованию
24.02.2010 N 5-од
(в редакции приказа
Белорусского бюро
по транспортному страхованию
01.09.2022 N 33-од)

(в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию от 01.09.2022 N 33-од)

ОРИГИНАЛ / ORIGINAL

1. КАРТА МЕЖДУНАРОДНОГО МОТОРНОГО СТРАХОВАНИЯ 1. INTERNATIONAL MOTOR INSURANCE CARD 1. CARTE INTERNATIONALE D'ASSURANCE AUTOMOBILE		2. ВЫДАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ БЕЛАРУССКОГО БЮРО ПО ТРАНСПОРТНОМУ СТРАХОВАНИЮ 2. ISSUED UNDER THE AUTHORITY OF THE BELARUSIAN TRANSPORT INSURANCE BUREAU																																																								
3. ДЕЙСТВИТЕЛЬНА / VALID <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 50%;">C / FROM</td> <td style="width: 50%;">ПО / TO</td> </tr> <tr> <td>День / Day Месяц / Month Год / Year</td> <td>День / Day Месяц / Month Год / Year</td> </tr> <tr> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> </tr> </table> (Включительно / Both Dates Inclusive)		C / FROM	ПО / TO	День / Day Месяц / Month Год / Year	День / Day Месяц / Month Год / Year	DD	MM	YY	DD	MM	YY	4. Код страны / код страховщика / номер Country Code / Insurer's Code / Number BY / / BY																																														
C / FROM	ПО / TO																																																									
День / Day Месяц / Month Год / Year	День / Day Месяц / Month Год / Year																																																									
DD	MM	YY	DD	MM	YY																																																					
5. Государственный регистрационный знак либо (при отсутствии) номер кузова или двигателя / Registration No. (or if none) Chassis or Engine No.		6. Тип транспортного средства(*) / Category of Vehicle(*)	7. Марка транспортного средства / Make of Vehicle																																																							
8. ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ / TERRITORIAL VALIDITY Данная карта действительна в странах, соответствующие ячейки которых не вычеркнуты (для дальнейшей информации см.: www.cobx.org/) / This card is valid in Countries for which the relevant box is not crossed out (for further information, please see www.cobx.org/)																																																										
В каждой стране посещения бюро данной страны гарантирует страховое покрытие в отношении использования транспортного средства, указанного в данном документе, в соответствии с законодательством, относящимся к обязательному страхованию в данной стране. / In each country visited, the Bureau of that country guarantees, in respect of the use of the vehicle referred to herein, the insurance cover in accordance with the laws relating to compulsory insurance in that country.																																																										
Для идентификации соответствующего бюро смотрите оборотную сторону. / For the identification of the relevant Bureau, see www.cobx.org/ .																																																										
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>A</td> <td>B</td> <td>BG</td> <td>CY(**)</td> <td>CZ</td> <td>D</td> <td>DK</td> <td>E</td> <td>EST</td> <td>F</td> <td>FIN</td> </tr> <tr> <td>GR</td> <td>H</td> <td>HR</td> <td>I</td> <td>IRL</td> <td>IS</td> <td>L</td> <td>LT</td> <td>LV</td> <td>M</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>NL</td> <td>P</td> <td>PL</td> <td>RO</td> <td>S</td> <td>SK</td> <td>SLO</td> <td>CH</td> <td>AL</td> <td>AND</td> <td>AZ(**)</td> </tr> <tr> <td>BIH</td> <td>BY</td> <td>IR</td> <td>MA</td> <td>MD</td> <td>MK</td> <td>MNE</td> <td>RUS</td> <td>SRB(**)</td> <td>TN</td> <td>TR</td> </tr> <tr> <td>UA</td> <td>UK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				A	B	BG	CY(**)	CZ	D	DK	E	EST	F	FIN	GR	H	HR	I	IRL	IS	L	LT	LV	M	N	NL	P	PL	RO	S	SK	SLO	CH	AL	AND	AZ(**)	BIH	BY	IR	MA	MD	MK	MNE	RUS	SRB(**)	TN	TR	UA	UK									
A	B	BG	CY(**)	CZ	D	DK	E	EST	F	FIN																																																
GR	H	HR	I	IRL	IS	L	LT	LV	M	N																																																
NL	P	PL	RO	S	SK	SLO	CH	AL	AND	AZ(**)																																																
BIH	BY	IR	MA	MD	MK	MNE	RUS	SRB(**)	TN	TR																																																
UA	UK																																																									
(***) Покрытие, предоставляемое по зеленым картам, выданным на Азербайджанскую, Кипрскую и Сербскую Республики, ограничивается теми географическими территориями этих стран, которые находятся под контролем их соответствующих правительств. Для получения дополнительной информации воспользуйтесь ссылкой http://ge-territorial-validity.cobx.org/ / The cover provided under Green Cards issued for the Republics of Azerbaijan, Cyprus and Serbia is restricted to those geographical parts of these countries which are under the control of their respective governments. For more information, please consult http://ge-territorial-validity.cobx.org/																																																										
9. Название / имя и адрес полисодержателя (или лица, использующего транспортное средство) / Name and Address of the Policyholder (or User of the vehicle)																																																										
10. Данная карта выдана: / This Card has been issued by: Название страховщика: / Name of the Insurer: Адрес страховщика / Address of the Insurer Номер(а) телефона и/или факса / Phone &/or Fax number(s) Адрес сайта в сети Интернет / Homepage Адрес электронной почты / E-mail address		11. Подпись страховщика / Signature of Insurer																																																								

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ СТРАХОВАТЕЛЬ ДОЛЖЕН:

1. Непременно сообщить о ДТП в дорожную полицию.
2. Отдать потерпевшему в ДТП копию страхового сертификата "Зеленая карта".
3. При наличии нескольких потерпевших - записать и передать им сведения о номере своего страхового сертификата "Зеленая карта" и регистрационных характеристиках своего транспортного средства (регистрационном знаке, марке, модели и т.п.).
4. Сфотографировать по возможности место происшествия, транспортные средства участников ДТП и их повреждения.
5. В течение пяти дней с момента ДТП сообщить в свою страховую организацию о ДТП.

(*) КОД ТИПА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ: /
 (*) CATEGORY OF VEHICLES CODE:

А ЛЕГКОВОЙ

С ГРУЗОВОЙ

Е АВТОБУС / BUS G ПРОЧИЕ /

АВТОМОБИЛЬ / CAR	АВТОМОБИЛЬ ИЛИ ТРАКТОР / LORRY OR TRACTOR	OTHERS
В МОТОЦИКЛ / MOTORCYCLE	D МОПЕД ИЛИ ВЕЛОСИПЕД С ПОДВЕСНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ / CYCLE FITTED WITH AUXILIARY ENGINE	F ПРИЦЕП / TRAILER

ПРИМЕЧАНИЕ СТРАХОВАТЕЛЮ

Относительно:

- а) вреда, причиненного застрахованному транспортному средству, независимо от причин;
- б) вреда жизни и здоровью, не покрываемого законом об обязательном страховании третьих лиц, действующим в стране происшествия;
- в) возобновления карты, срок действия которой истек, следует обращаться не в бюро страны посещения, а уведомлять непосредственно страховщика (если иное не оговорено страховщиком).

НАЗВАНИЯ И АДРЕСА БЮРО

A	АВСТРИЯ	VERBAND DER VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN ÖSTERREICH S, Schwarzenbergplatz 7, Postfach 248, A-1030 WIEN, [43] (1) 711 560
AL	АЛБАНИЯ	BSHS BYROJA SHQIPTARE E SIGURIMIT, Rruga "Gjergj Fishta", Pall. Edil-Al-It, Kati II-te, TIRANA, ☎ [355] (4) 2 254 033
AND	АНДОРРА	OFICINA ANDORRANA D'ENTITATS D'ASSEGURANÇA D'AUTOMÒBIL , c/o Maria Pla., 33, 3r, 3a. AD500, ANDORRA LA VELLA, [376] 86 00 17
AZ	АЗЕРБАЙДЖАН	COMPULSORY INSURANCE BUREAU, 8 Hasan Bey Zardabi str., Shokolad Tower, AZ1141 BAKU, (+99412) 595 00 20
B	БЕЛЬГИЯ	BUREAU BELGE DES ASSUREURS AUTOMOBILES, Rue de la Charite' 33 Bte 2, BE-1210 BRUXELLES, [32] (2) 287 18 11
BG	БОЛГАРИЯ	NATIONAL BUREAU OF BULGARIAN MOTOR INSURERS, 2, Graf Ignatiev Str, floor 2, SOFIA 1000, [359] (2) 981 11 03
BIH	БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА	BIRO ZELENE KARTE U BOSNI I HERCEGOVINI, Derviša Numića 7, 71000 SARAJEVO, [387] (33) 610-744
BY	БЕЛАРУСЬ	BELARUSIAN TRANSPORT INSURANCE BUREAU, Pritytskogo str., 29-70, 220092 MINSK, [375] (17) 209 85 25
CH	ШВЕЙЦАРИЯ	NATIONALES VERSICHERUNGSBÜRO SCHWEIZ (NVB) / SWISS NATIONAL BUREAU OF INSURANCE (NBI), P.O. Box, CH-8085 Zurich, [41] (44) 628 65 19: Secretariat / [41] (44) 628 89 30: Claims
CY	КИПР	MOTOR INSURERS' FUND, 23, Zenon Sozos Str., P.O. Box 22025, 1516 NICOSIA, [357] (22) 763 913 or 764 907

CZ	ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА	ČESKÁ KANCELÁŘ POJISTITELŮ, Milevská 2095/5, 140 00 PRAHA 4, [420] 221 413 111
D	ГЕРМАНИЯ	DEUTSCHES BÜRO GRÜNE KARTE e.V., Wilhelmstrasse 43/43 G, D-10117 Berlin, [49] (0)30 2020 5757
DK	ДАНИЯ	DANSK FORENING FOR INTERNATIONAL MOTORKØRETØJSFORSIKRING, Postboks 111DK-2900 HELLERUP, [45] 41 91 91 91
E	ИСПАНИЯ	OFICINA ESPAÑOLA DE ASEGURADORES DE AUTOMOVILES, Sagasta 18, 28004 MADRID, [34] (91) 446 03 00
EST	ЭСТОНИЯ	EESTI LIIKLUSKINDLUSTUSE FOND, Mustamäe tee 46, 10621 TALLINN, □ [372] 667 1800
F	ФРАНЦИЯ	BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, 1, rue Jules Lefebvre, 75431 PARIS, Cedex 09, [33] (1) 53 21 50 80
FIN	ФИНЛЯНДИЯ	LIIKENNEVAKUUTUSKESKUS, Itämerenkatu 11-13, FIN-00180 HELSINKI, [358] (0) 404504520
GR	ГРЕЦИЯ	MOTOR INSURERS' BUREAU-GREECE, 9 Xenophontos Street, ATHENS 105 57, [30] (210) 32 23 324/32 36 562
H	ВЕНГРИЯ	MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE (MABISZ), Hungarian Motor Insurance Bureau Andra'ssy u't 93, H-1062 BUDAPEST / POB 1297, H-1381 BUDAPEST 62, [36] (1) 802 8400
HR	ХОРВАТИЯ	HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE, Croatian Insurance Bureau, 10000 ZAGREB, Martic'eva 71, [385] (1) 46 96 600
I	ИТАЛИЯ	UFFICIO CENTRALE ITALIANO, (UCI) Soc. Cons. a r.l, 20145 MILANO, Corso Sempione 39, [39](02) 34 96 81
IR	ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИРАН	GREEN CARD BUREAU OF IRAN c/o BIMEH MARKAZI IRAN, No. 2, corner of Maryam St., Nelson Mandela Ave. 1967764111, TEHRAN, P.O.B. 19395-5588, [98] (21) 24551000
IRL	ИРЛАНДИЯ	MOTOR INSURERS' BUREAU OF IRELAND, 5 Harbourmaster Place, IFSC, DUBLIN 1, [353] (1) 676 9944
IS	ИСЛАНДИЯ	ALþJÓÐLEGAR BIFREIÐATRYGGINGAR Á ÍSLANDI, Borgartúni 35, 105 REYKJAVÍK, [354] 568 1612
L	ЛЮКСЕМБУРГ	BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS, 12, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, □ [352] 45 73 04
LT	ЛИТВА	MOTOR INSURERS' BUREAU OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA, Algirdo 38 LT-03606 VILNIUS, [370] 5 216 28 60
LV	ЛАТВИЯ	LATVIJAS TRANSPORTLĪDZEKIĻU APDROŠINĀTĀJU BIROJS (Motor Insurers' Bureau of Latvia), 4 Toma Street LV-1003 RIGA [371] 67 114 300
M	МАЛЬТА	MALTA GREEN CARD BUREAU, 43A/4 St Paul's Buildings, West Street, VALLETTA VLT 1532, [356] 21 238 253, (356) 21 232 640
MA	МАРОККО	BUREAU CENTRAL MAROCAIN DES STE'S D'ASSURANCES, 154, Blvd d'Anfa, 01 -

		CASABLANCA 20050, [212] (522) 39 18 57, [212] (522) 39 18 59
MD	МОЛДОВА	NATIONAL BUREAU OF MOTOR INSURERS OF MOLDOVA (NBMIM), 16 Kogalniceanu str., 2001 CHISINAU, [373](22) 221 970
MK	СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ	NATIONAL INSURANCE BUREAU, "Mitropolit Trodosij Galaganov" str., no.28/IV SKOPJE, [389] (2) 3136 172
MNE	ЧЕРНОГОРИЯ	UDRUŽENJE - NACIONALNI BIRO OSIGURAVACA CRNE GORE, PC Europoint, Svetlane Kane Radevic' 3/II, 81000 PODGORICA, [382] 20 243 440
N	НОРВЕГИЯ	TRAFIKKFORSIKRINGSFORENINGEN, Hansteens Gate 2, Postboks 2551 Solli, 0202 OSLO, www.tff.no, tff@finansnorge.no
NL	НИДЕРЛАНДЫ	NEDERLANDS BUREAU DER MOTORRIJTUIGVERZEKERAREN, Handelskade 49 NL-2288 BA RIJSWIJK, ZH, □ [31] (70) 3408 280
P	ПОРТУГАЛИЯ	GABINETE PORTUGUÊS DE CARTA VERDE-GPCV, Rua Rodrigo de Fonseca No.41 P - 1250 190 LISBOA, [351](21) 384 8101/02
PL	ПОЛЬША	POLISH MOTOR INSURERS' BUREAU, ul. Swietokrzyska 14 PL 00-050 WARSAW, [48] (22) 826 46 33
RO	РУМЫНИЯ	BIROUL ASIGURATORILOR DE AUTOVEHICULE DIN ROMANIA (BAAR), 40-40bis Vasile Lascăr Street, 2 BUCHAREST, code 020502, [40] (21) 319 13 02, [40] (21) 319 13 03
RUS	РОССИЯ	RUSSIAN ASSOCIATION OF MOTOR INSURERS, 27 bld. 3, Lusinovskaya str., 115093, MOSCOW, Secretariat [7] (495) 771 69 47 - Claims [7] (495) 641 27 87
S	ШВЕЦИЯ	TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN, Karlavagen 108, STOCKHOLM / Box 24035, SE-104 50 STOCKHOLM, [46] (8) 522 782 00
SRB	СЕРБИЯ	UDRUZENJE OSIGURAVACA SRBIJE, Tresnjinog cveta 1g, 11150 BELGRADE, [381] (11) 2927 950
SK	СЛОВАЦКАЯ РЕСПУБЛИКА	SLOVENSKA' KANCEL'RIA POIST'OVATEL'OV, Bajkalska' 19B, 826 58 BRATISLAVA 29, [+421] (2) 4445 5452
SLO	СЛОВЕНИЯ	SLOVENSKO ZAVAROVALNO ZDRUŽENJE, GIZ, 1000 LJUBLJANA, Železna cesta 14, [386] (1) 4377 098
TN	ТУНИС	BUREAU UNIFIE' AUTOMOBILE TUNISIEN, 85-87 Rue Palestine, 1002 TUNIS Belvédère, [216] (71) 841 514 or [216] (71) 841 784
TR	ТУРЦИЯ	TÜRKİYE MOTORLU TASIT BÜROSU (TURKISH MOTOR INSURERS' BUREAU), Gulbahar Mahallesi Buyukdere Caddesi No: 103, Sarli is Merkezi A Blok Kat: 4 SISLI ISTANBUL, [90] (212) 217 5968, 217 5969, 217 5970, 217 5971
UA	УКРАИНА	MOTOR (TRANSPORT) INSURANCE BUREAU OF UKRAINE, P.O.B. No.272, KYIV 2, 02002, [38] (044) 239 20 27
UK	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ	MOTOR INSURERS' BUREAU, Linford Wood House, 6-12 Capital Drive, Linford Wood, MILTON KEYNES, MK14 6XT, [44] (1908) 830 001

Для дальнейшей информации см. www.cobx.org / For further information: please see www.cobx.org

КОПИЯ / COPY

1. КАРТА МЕЖДУНАРОДНОГО МОТОРНОГО СТРАХОВАНИЯ 1. INTERNATIONAL MOTOR INSURANCE CARD 1. CARTE INTERNATIONALE D'ASSURANCE AUTOMOBILE	2. ВЫДАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ БЕЛАРУССКОГО БЮРО ПО ТРАНСПОРТНОМУ СТРАХОВАНИЮ 2. ISSUED UNDER THE AUTHORITY OF THE BELARUSIAN TRANSPORT INSURANCE BUREAU																																																													
3. ДЕЙСТВИТЕЛЬНА / VALID <table border="1"><tr><td colspan="3">C / FROM</td><td colspan="3">ПО / TO</td></tr><tr><td>День / Day</td><td>Месяц / Month</td><td>Год / Year</td><td>День / Day</td><td>Месяц / Month</td><td>Год / Year</td></tr><tr><td>DD</td><td>MM</td><td>YY</td><td>DD</td><td>MM</td><td>YY</td></tr></table> (Включительно / Both Dates Inclusive)	C / FROM			ПО / TO			День / Day	Месяц / Month	Год / Year	День / Day	Месяц / Month	Год / Year	DD	MM	YY	DD	MM	YY	4. Код страны / код страховщика / номер Country Code / Insurer's Code / Number BY / / 5. Государственный регистрационный знак либо (при отсутствии) номер кузова или двигателя / Registration No. (or if none) Chassis or Engine No.	6. Тип транспортного средства(*) / Category of Vehicle(*)	7. Марка транспортного средства / Make of Vehicle																																									
C / FROM			ПО / TO																																																											
День / Day	Месяц / Month	Год / Year	День / Day	Месяц / Month	Год / Year																																																									
DD	MM	YY	DD	MM	YY																																																									
8. ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ / TERRITORIAL VALIDITY Данная карта действительна в странах, соответствующие ячейки которых не вычеркнуты (для дальнейшей информации см.: www.cobx.org) / This card is valid in Countries for which the relevant box is not crossed out (for further information, please see www.cobx.org)																																																														
В каждой стране посещения бюро данной страны гарантирует страховое покрытие в отношении использования транспортного средства, указанного в данном документе, в соответствии с законодательством, относящимся к обязательному страхованию в данной стране. / In each country visited, the Bureau of that country guarantees, in respect of the use of the vehicle referred to herein, the insurance cover in accordance with the laws relating to compulsory insurance in that country.																																																														
Для идентификации соответствующего бюро смотри оборотную сторону. / For the identification of the relevant Bureau, see www.cobx.org .																																																														
<table border="1"><tr><td>A</td><td>B</td><td>BG</td><td>CY(**)</td><td>CZ</td><td>D</td><td>DK</td><td>E</td><td>EST</td><td>F</td><td>FIN</td></tr><tr><td>GR</td><td>H</td><td>HR</td><td>I</td><td>IRL</td><td>IS</td><td>L</td><td>LT</td><td>LV</td><td>M</td><td>N</td></tr><tr><td>NL</td><td>P</td><td>PL</td><td>RO</td><td>S</td><td>SK</td><td>SLO</td><td>CH</td><td>AL</td><td>AND</td><td>AZ(**)</td></tr><tr><td>VIH</td><td>BY</td><td>IR</td><td>MA</td><td>MD</td><td>MK</td><td>MNE</td><td>RUS</td><td>SRB(**)</td><td>TN</td><td>TR</td></tr><tr><td>UA</td><td>UK</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								A	B	BG	CY(**)	CZ	D	DK	E	EST	F	FIN	GR	H	HR	I	IRL	IS	L	LT	LV	M	N	NL	P	PL	RO	S	SK	SLO	CH	AL	AND	AZ(**)	VIH	BY	IR	MA	MD	MK	MNE	RUS	SRB(**)	TN	TR	UA	UK									
A	B	BG	CY(**)	CZ	D	DK	E	EST	F	FIN																																																				
GR	H	HR	I	IRL	IS	L	LT	LV	M	N																																																				
NL	P	PL	RO	S	SK	SLO	CH	AL	AND	AZ(**)																																																				
VIH	BY	IR	MA	MD	MK	MNE	RUS	SRB(**)	TN	TR																																																				
UA	UK																																																													
(**) Покрытие, предоставляемое по зеленым картам, выданным на Азербайджанскую, Кипрскую и Сербскую Республики, ограничивается теми географическими территориями этих стран, которые находятся под контролем их соответствующих правительств. Для получения дополнительной информации воспользуйтесь ссылкой http://ge-territorial-validity.cobx.org . / The cover provided under Green Cards issued for the Republics of Azerbaijan, Cyprus and Serbia is restricted to those geographical parts of these countries which are under the control of their respective governments. For more information, please consult http://ge-territorial-validity.cobx.org																																																														
9. Название / имя и адрес полисодержателя (или лица, использующего транспортное средство) / Name and Address of the Policyholder (or User of the vehicle)																																																														
10. Данная карта выдана: / This Card has been issued by: Название страховщика: / Name of the Insurer: Адрес страховщика / Address of the Insurer Номер(а) телефона и/или факса / Phone &/or Fax number(s) Адрес сайта в сети Интернет / Homepage Адрес электронной почты / E-mail address				11. Подпись страховщика / Signature of Insurer																																																										

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ СТРАХОВАТЕЛЬ ДОЛЖЕН:

1. Непременно сообщить о ДТП в дорожную полицию.
2. Отдать потерпевшему в ДТП копию страхового сертификата "Зеленая карта".
3. При наличии нескольких потерпевших - записать и передать им сведения о номере своего страхового сертификата "Зеленая карта" и регистрационных характеристиках своего транспортного средства (регистрационном знаке, марке, модели и т.п.).

4. Сфотографировать по возможности место происшествия, транспортные средства участников ДТП и их повреждения.

5. В течение пяти дней с момента ДТП сообщить в свою страховую организацию о ДТП.

(*) КОД ТИПА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ: /

(*) CATEGORY OF VEHICLES CODE:

А ЛЕГКОВОЙ
АВТОМОБИЛЬ / CAR

С ГРУЗОВОЙ
АВТОМОБИЛЬ ИЛИ
ТРАКТОР /
LORRY OR TRACTOR

Е АВТОБУС / BUS

Г ПРОЧИЕ /
OTHERS

В МОТОЦИКЛ /
MOTORCYCLE

D МОПЕД ИЛИ
ВЕЛОСИПЕД С
ПОДВЕСНЫМ
ДВИГАТЕЛЕМ / CYCLE
FITTED WITH AUXILIARY
ENGINE

F ПРИЦЕП / TRAILER

КОПИЯ

ПОЛИС

**обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на
территории государств - членов системы "Зеленая карта"**

1. КАРТА МЕЖДУНАРОДНОГО МОТОРНОГО СТРАХОВАНИЯ		2. ВЫДАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ БЕЛОРУССКОГО БЮРО ПО ТРАНСПОРТНОМУ СТРАХОВАНИЮ																																																								
1. INTERNATIONAL MOTOR INSURANCE CARD		2. ISSUED UNDER THE AUTHORITY OF THE BELARUSIAN TRANSPORT INSURANCE BUREAU																																																								
1. CARTE INTERNATIONALE D'ASSURANCE AUTOMOBILE																																																										
3. ДЕЙСТВИТЕЛЬНА / VALID		4. Код страны / код страховщика / номер Country Code / Insurer's Code / Number																																																								
C / FROM День / Year Month Год / Year Month / Year MM AA MM TT TT		ПО / TO День / Year Month Год / Year Month / Year MM AA MM TT TT																																																								
BY / /																																																										
5. Государственный регистрационный знак либо (при отсутствии) номер кузова или двигателя / Registration No. (or if none) Chassis or Engine No.		6. Тип транспортного средства ^(*) / Category of Vehicle ^(*)																																																								
		7. Марка транспортного средства / Make of Vehicle																																																								
8. ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ / TERRITORIAL VALIDITY																																																										
Данная карта действительна в странах, соответствующие ячейки которых не вычеркнуты (для дальнейшей информации см.: www.cobis.org/) / This card is valid in Countries for which the relevant box is not crossed out (for further information, please see www.cobis.org/)																																																										
В каждой стране посещения бюро данной страны гарантирует страховое покрытие в отношении использования транспортного средства, указанного в данном документе, в соответствии с законодательством, относящимся к обязательному страхованию в данной стране. / In each country visited, the Bureau of that country guarantees, in respect of the use of the vehicle referred to herein, the insurance cover in accordance with the laws relating to compulsory insurance in that country.																																																										
Для идентификации соответствующего бюро смотря оборотную сторону... / For the identification of the relevant Bureau, see verso.																																																										
<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>B</td><td>BG</td><td>CY^(**)</td><td>CZ</td><td>D</td><td>DK</td><td>E</td><td>EST</td><td>F</td><td>FI^(*)</td> </tr> <tr> <td>GR</td><td>H</td><td>HR</td><td>I</td><td>IRL</td><td>IS</td><td>L</td><td>LT</td><td>LV</td><td>M</td><td>N</td> </tr> <tr> <td>NL</td><td>P</td><td>PL</td><td>RO</td><td>S</td><td>SK</td><td>SLO</td><td>CH</td><td>AL</td><td>AND</td><td>AZ^(**)</td> </tr> <tr> <td>ES</td><td>DE^(*)</td><td>IR</td><td>MA</td><td>MD</td><td>MK</td><td>MNE</td><td>RUS</td><td>SRB^(**)</td><td>TN</td><td>TR</td> </tr> <tr> <td>UA</td><td>UK</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>				A	B	BG	CY ^(**)	CZ	D	DK	E	EST	F	FI ^(*)	GR	H	HR	I	IRL	IS	L	LT	LV	M	N	NL	P	PL	RO	S	SK	SLO	CH	AL	AND	AZ ^(**)	ES	DE ^(*)	IR	MA	MD	MK	MNE	RUS	SRB ^(**)	TN	TR	UA	UK									
A	B	BG	CY ^(**)	CZ	D	DK	E	EST	F	FI ^(*)																																																
GR	H	HR	I	IRL	IS	L	LT	LV	M	N																																																
NL	P	PL	RO	S	SK	SLO	CH	AL	AND	AZ ^(**)																																																
ES	DE ^(*)	IR	MA	MD	MK	MNE	RUS	SRB ^(**)	TN	TR																																																
UA	UK																																																									
(**). Покрытие, предоставляемое по зеленым картам, выданным на Азербайджанскую, Кипрскую и Сербскую Республики, ограничивается теми географическими территориями этих стран, которые находятся под контролем их соответствующих правительства. Для получения дополнительной информации воспользуйтесь ссылкой http://go-territorial-validity.cobis.org/ / The cover provided under Green Cards issued for the Republics of Azerbaijan, Cyprus and Serbia is restricted to those geographical parts of these countries which are under the control of their respective governments. For more information, please consult http://go-territorial-validity.cobis.org/ .																																																										
9. Название / имя и адрес полисодержателя (или лица, использующего транспортное средство) / Name and Address of the Policyholder (or User of the vehicle)																																																										
10. Данная карта выдана: / This Card has been issued by:		11. Подпись страховщика / Signature of Insurer																																																								
Название страховщика / Name of the insurer: Адрес страховщика / Address of the insurer Номер(а) телефона и/или факса / Phone &/or Fax number(s) Адрес сайта в сети Интернет / Homepage Адрес электронной почты / E-mail address																																																										
12. Страховая сумма на условиях страны проживания		13. Место продажи, фамилия, имя, отчество (при его наличии) страхового агента																																																								
14. Страховой венес		Число Месяц Год Часы Минуты Дата, время <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>																																																								

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Страховщик обязан возместить вред, причиненный потерпевшему в результате ДТП, произошедшего в течение срока действия данного полиса, виновником которого является водитель транспортного средства, обозначенного в данном полисе. Выплата страхового возмещения регулируется законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств страны, где произошло ДТП.

Страховщик (бюро) имеет право требования в пределах выплаченных сумм к юридическому или физическому лицу, если после выплаты страхового возмещения установлено, что страхователем или потерпевшим были предоставлены заведомо ложные сведения, повлекшие увеличение суммы вреда или необоснованную выплату. Страхователь обязан при заключении договора страхования предоставить страховщику информацию обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки страхового риска.

С условиями страхования ознакомлен

(подпись страхователя)

(подпись страховщика)

ОРИГИНАЛ

ПОЛИС

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории государств - членов системы "Зеленая карта"

1. КАРТА МЕЖДУНАРОДНОГО МОТОРНОГО СТРАХОВАНИЯ 1. INTERNATIONAL MOTOR INSURANCE CARD		2. ВЫДАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ БЕЛАРУССКОГО БЮРО ПО ТРАНСПОРТНОМУ СТРАХОВАНИЮ 2. ISSUED UNDER THE AUTHORITY OF THE BELARUSIAN TRANSPORT INSURANCE BUREAU									
3. ДЕЙСТВИТЕЛЬНА / VALID		4. Код страны / код страховщика / номер Country Code / Insurer's Code / Number									
C / FROM <small>Ден./Дея. Мес./Month Год./Year</small> <small>Ден./Дея. Мес./Month Год./Year</small> <small>ДД. ММ. ГГГГ</small>		THO / TO <small>Ден./Дея. Мес./Month Год./Year</small> <small>Ден./Дея. Мес./Month Год./Year</small> <small>ДД. ММ. ГГГГ</small>									
(Включительно / Both Dates Inclusive)											
5. Государственный регистрационный знак либо (при отсутствии) номер кузова или двигателя / Registration No. (or if none) Chassis or Engine No.		6. Тип транспортного средства*) / Category of Vehicle(*)									
		7. Марка транспортного средства / Make of Vehicle									
8. ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ / TERRITORIAL VALIDITY											
<p>Данная карта действительна в странах, соответствующие ячейки которых не вычеркнуты (для дальнейшей информации см.: www.cobs.org/) / This card is valid in Countries for which the relevant box is not crossed out (for further information, please see www.cobs.org/)</p> <p>В каждой стране посещения бюро данной страны гарантирует страховое покрытие в отношении использования транспортного средства, указанного в данном документе, в соответствии с законодательством, относящимся к обязательному страхованию в данной стране. / In each country visited, the Bureau of that country guarantees, in respect of the use of the vehicle referred to herein, the insurance cover in accordance with the laws relating to compulsory insurance in that country.</p>											
<p>Для идентификации соответствующего бюро смите оберточную страницу.. / For the identification of the relevant Bureau, see www.cobs.org/.</p>											
A GR NL BH UA	B H P IR	BG HR PL MA	CY(**) I RO MD	CZ IRL S MK	D IS SK MK	DK L SLO MNE	E LT CH RUS	EST LV AL SRB(**)	F M AND TN	FIN N AZ(**) TR	
<p>(**) Покрытие, предоставляемое по зеленым картам, выданным на Азербайджанскую, Кипрскую и Сербскую Республики, ограничивается теми географическими территориями этих стран, которые находятся под контролем их соответствующих правительств. Для получения дополнительной информации воспользуйтесь ссылкой http://go-territorial-validity.cobs.org/ / The cover provided under Green Cards issued for the Republics of Azerbaijan, Cyprus and Serbia is restricted to those geographical parts of these countries which are under the control of their respective governments. For more information, please consult http://go-territorial-validity.cobs.org/.</p>											
9. Название / имя и адрес полисодержателя (или лица, использующего транспортное средство) / Name and Address of the Policyholder (or User of the vehicle)											
10. Данная карта выдана: / This Card has been issued by:						11. Подпись страховщика / Signature of Insurer					
<small>Название страховщика / Name of the Insurer: Адрес страховщика / Address of the Insurer Номер(а) телефона и/или факса / Phone & or Fax number(s) Адрес сайта в сети Интернет / Internet address Адрес электронной почты / E-mail address</small>											
12. Страховая сумма на условиях страны пребывания		13. Место продажи, фамилия, имя, отчество (при его наличии) страхового агента									
14. Страховой взнос				Число	Месяц	Год	Часы	Минуты			
				Дата, время							

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Страховщик обязан возместить вред, причиненный потерпевшему в результате ДТП, произошедшего в течение срока действия данного полиса, виновником которого является водитель транспортного средства, обозначенного в данном полисе. Выплата страхового возмещения регулируется законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств страны, где произошло ДТП.

Страховщик (бюро) имеет право требования в пределах выплаченных сумм к юридическому или

физическому лицу, если после выплаты страхового возмещения установлено, что страхователем или потерпевшим были предоставлены заведомо ложные сведения, повлекшие увеличение суммы вреда или необоснованную выплату. Страхователь обязан при заключении договора страхования предоставить страховщику информацию обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки страхового риска.

С условиями страхования ознакомлен

(подпись страхователя)

(подпись страхового агента)

Приложение 7
к приказу
Белорусского бюро
по транспортному страхованию
24.02.2010 N 5-од
(в редакции приказа
Белорусского бюро
по транспортному страхованию
07.12.2023 N 39-од)
(введен приказом Белбюро по транспортному страхованию от 07.12.2023 N 39-од)

ОРИГИНАЛ

Лицевая сторона

1. СТРАХОВОЙ СЕРТИФИКАТ МЕЖДУНАРОДНОГО СТРАХОВАНИЯ АВТОГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	2. ВЫДАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ БЕЛООРУССКОГО БЮРО ПО ТРАНСПОРТНОМУ СТРАХОВАНИЮ				
3. ДЕЙСТВИТЕЛЕН с число месяц год <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				4. Код страны/код страховщика/номер BY //	
по число месяц год <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>					
(Включительно)					
5. Государственный регистрационный знак либо (при отсутствии) VIN-номер транспортного средства	6. Тип транспортного средства*	7. Марка транспортного средства			
8. ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ: Российская Федерация					
9. Фамилия, имя, отчество (при наличии) и место жительства (место пребывания) собственника - физического лица или наименование и место нахождения собственника - юридического лица _____					
Фамилия, имя, отчество (при наличии) и место жительства (место пребывания) сторонователя - физического лица или наименование и место нахождения страхователя - юридического лица _____					
10. Данный страховой сертификат выдан: Наименование страховщика: Адрес страховщика: Номер(а) телефона и/или факса:	11. Подпись страховщика				

12. Лимит ответственности (страховая сумма) на условиях страны пребывания	13. Место продажи, фамилия, имя, отчество (при его наличии) страхового агента					
14. Страховой взнос Дата, время		Число	Месяц	Год	Часы	Минуты

(*) КОД ТИПА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ:

A ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ	C ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ ИЛИ ТРАКТОР	E АВТОБУС	G ПРОЧИЕ
B МОТОЦИКЛ	D МОПЕД ИЛИ ВЕЛОСИПЕД С ПОДВЕСНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	F ПРИЦЕП	

15. Иное условие _____

С условиями страхования ознакомлен

(подпись, фамилия и инициалы страхователя)

(подпись страхового агента)

Оборотная сторона

ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ:

Лицо, признанное в установленном порядке причинителем вреда в ДТП:

1. Должно сообщить о ДТП в ГИБДД.
2. Должно передать потерпевшему в ДТП сведения о номере данного страхового сертификата и транспортном средстве (регистрационный знак, марка, модель и т.п.).
3. Вправе сообщить о ДТП в Российский Союз Автостраховщиков по адресу: ул. Люсиновская, 27, стр. 3, 115093, г. Москва, Россия, Секретариат (7) (495) 771 69 47, (7) (495) 641 27 87, а также в свою страховую организацию.

Лицо, признанное в установленном порядке потерпевшим в ДТП:

1. Должно сообщить о ДТП в ГИБДД.
2. Вправе потребовать от причинителя вреда сведения о номере договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, действительного на территории Российской Федерации.
3. Вправе сфотографировать по возможности место происшествия, транспортные средства участников ДТП и их повреждения.
4. Вправе обратиться в страховую организацию причинителя вреда (при наличии информации) с требованием о произведении страховой выплаты за вред, причиненный в ДТП жизни, здоровью и (или) имуществу, или обратиться в Российский Союз Автостраховщиков по адресу: ул. Люсиновская, 27, стр. 3, 115093, г. Москва, Россия, Секретариат (7) (495) 771 69 47, (7) (495) 641 27 87.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Страховщик обязан возместить вред, причиненный потерпевшему в результате ДТП, произошедшего

в течение срока действия данного страхового сертификата, причинителем которого признан в установленном порядке водитель транспортного средства, указанного в этом страховом сертификате. Возмещение вреда осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Страхователь обязан при заключении договора международного страхования предоставить страховщику информацию обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки страхового риска.

Страховщик имеет право требования в пределах выплаченных сумм к юридическому или физическому лицу, если после страховой выплаты будет установлено, что страхователем или потерпевшим были предоставлены заведомо ложные сведения, повлекшие увеличение суммы вреда или необоснованную выплату.

КОПИЯ

1. СТРАХОВОЙ СЕРТИФИКАТ МЕЖДУНАРОДНОГО СТРАХОВАНИЯ АВТОГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ		2. ВЫДАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ БЕЛОРУССКОГО БЮРО ПО ТРАНСПОРТНОМУ СТРАХОВАНИЮ						
3. ДЕЙСТВИТЕЛЕН с число месяц год <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>					4. Код страны/код страховщика/номер BY //			
по число месяц год <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>								
(Включительно)								
5. Государственный регистрационный знак либо (при отсутствии) VIN-номер транспортного средства		6. Тип транспортного средства*	7. Марка транспортного средства					
8. ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ: Российская Федерация								
9. Фамилия, имя, отчество (при наличии) и место жительства (место пребывания) собственника - физического лица или наименование и место нахождения собственника - юридического лица _____								
Фамилия, имя, отчество (при наличии) и место жительства (место пребывания) страхователя - физического лица или наименование и место нахождения страхователя - юридического лица _____								
10. Данный страховой сертификат выдан: Наименование страховщика: Адрес страховщика: Номер(а) телефона и/или факса:		11. Подпись страховщика						
12. Лимит ответственности (страховая сумма) на условиях страны пребывания		13. Место продажи, фамилия, имя, отчество (при его наличии) страхового агента						
14. Страховой взнос Дата, время		Число Месяц Год Часы Минуты <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>						

(*) КОД ТИПА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ:

А ЛЕГКОВОЙ

С ГРУЗОВОЙ

Е АВТОБУС

Г ПРОЧИЕ

АВТОМОБИЛЬ АВТОМОБИЛЬ ИЛИ
 ТРАКТОР

В МОТОЦИКЛ Д МОПЕД ИЛИ Е ПРИЦЕП
 ВЕЛОСИПЕД С
 ПОДВЕСНЫМ
 ДВИГАТЕЛЕМ

15. Иное условие _____

С условиями страхования ознакомлен

(подпись, фамилия и инициалы страхователя)

(подпись страхового агента)
